

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 156 (3232)
СЭРАДА
10
ЛІПЕНЯ
1935 г.
год выдання XVIII

УЗНАГОДА РАБОТНИКАУ ВУГАЛЬНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ І ЭЛЕКТРА-ЭНЕРГЕТЫЧНАЙ ГАСПАДАРКІ

За паспяховую работу па ўдзёму вугальнага Данбаса і перавышэнню плана 1934 года ЦВК СССР 7 ліпеня пастанавіў узнагародзіць 14 работнікаў Данбаса ордэнам Леніна, 29 работнікаў Данбаса ўзнагароджаны ордэнам працоўнага Чырвонага сцяга і 10 чалавек — генеровай граматай ЦВК СССР.

У гэты-ж дзень ЦВК СССР вынес

пастанову аб узнагародзе работнікаў вугальнай прамысловасці Кузбаса. За пераплановае будаўніцтва па стварэнню вугальнага Кузбаса і за перавышэнне плана здабычы ў 1934 годзе шэсцю Прэкоф'ўскага, Ніселеўскага і Кемеравскага рудніраўніцтваў ордэнам Леніна ўзнагароджаны 5 чалавек і ордэнам працоўнага Чырвонага сцяга 12 чалавек. Ордэнам працоўнага Чырвонага

сцяга ўзнагароджаны 2 работнікі вугальнай прамысловасці Усходняй Сібіры і былы кіраўнік трэста Кемеровск.

За перавышэнне вытворчай праграмы 1934 года па вырабу электраэнергіі, зніжэнне ўдзельных выдаткаў электраэнергіі і значныя поспехі па абнаўленню

тэхнічай электрастанцыі і ліній электраперадач ЦВК СССР пастанавіў узнагародзіць 5 работнікаў электра-энергетычнай гаспадаркі ордэнам Леніна і 23 ордэнам працоўнага Чырвонага сцяга.

Генеровай граматай ЦВК СССР ўзнагароджана 8 работнікаў і апрача таго ў чатырох інжынераў, ўзнагароджаных генеровай граматай, знята судзімасць.

„РАБОЧЫЯ, КАЛГАСНІКІ І УСЕ ПРАЦОУНЫЯ БССР! ЦЯСНЕІ ЗГУРТУЕМ РАДЫ ВАКОЛ ПАРТЫІ ЛЕНІНА—СТАЛІНА. УПЕРАД НА БАРАЦЬБУ ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛІНІЮ ПАРТЫІ! УПЕРАД ЗА ПЕРАМОГУ КОМУНІЗМА!“

(З лозунгаў ЦК КП(б)Б)

Знатныя людзі падпісваюць пісьмо таварышу СТАЛІНУ

СЯННО. (Кар. «Звязды»). 321 чал. знатных людзей, лепшых з лепшых барацьбітоў за большавію калгасы і заможнае калгаснае жыццё, падпісалі пісьмо таварышу Сталіну.

Божныя і прысутныя 9.788 чалавек на гэтых урачыстых сходках гарэў жадаюць выступіць, раскажаць, як ён жыў раней, як жыве зараз у калгасе радасна, заможна. Расказаць так, каб гэтыя словы дайшлі да самага любімага, харагога Сталіна, і шчыра яму пазілкаваць за бацькаўскія клопаты аб калгасніках і калгасніках.

— Мне зараз 58 год, — гаворыць знатны чалавек з калгаса ім. Лаўкова, Раснянскага сельсовета, Каласо Фёдар. — 3 бохем у сэрцы ўпамінаю сваё мінулае. 15 год служыў у пана, пух з галаду Не было за што купіць лыкаў на запці.

А пагадзіце, як я жыву зараз. Хлеба ў мяне хопіць да 1936 года. Маю новыя боты, каштом. Усё сёння абута, ахвота, жыву заможна.

Анна Ягораўна Кавалеўская з калгаса «Жохава», Сідорніцкага сельсовета, да ўступлення ў калгас жыла бедна, без хлеба, не было што азіць, абудзі, а зараз, — вясела ўсміхаецца Анна Ягораўна, — жыву заможна. Разам з мужам

выпрацавалі ў 1934 годзе 643 працэдні 200 міліграм хлеба прадлі дзяржаве. Адзелься, абудзіся, сваёй дачы Зіне купілі ў мяне і бацінкі, каштом, некалькі сукенак. Прашу паслаць ад мяне шчырае прывітанне нашаму роднаму Сталіну.

Сход калгаснікаў калгаса «Канева», Гаравіцкага сельсовета, на якім прысутнічала 120 чалавек, урачыста прадставіў права падпісаць пісьмо тав. Сталіну сваім знатым людзям, лепшым ударнікам Жыкаву Мікіце Цітавічу, Петуху Мікіце Паўлавічу, Дзедушкі Рыгору Васільевічу, Барановскай Марфе Іванаўне, Куре Хрысціне Васільеўне.

Адначасова з абгаворэннем пісьма 24 чал. знатных людзей Нова-сёлкаўскага сельсовета на народзе пастанавілі: ўсёнародае свята 11 ліпеня і ўзнагароду БССР ордэнам Леніна сустрэць выкананнем важнейшых гаспадарчых-палітычных кампаній, выканаць план сенапас-тавак сенам лепшага гатунку, выканаць заданне па дарожным будаўніцтве, закончыць падняцце папару і даўны, прывесці ў поўную гатоўнасць уборачныя машыны і інвентар, прывесці ў культурны выгляд вуліцы, кватэры калгаснікаў.

М. ВАГАНОВА.

ВЯЛІКІ ЎЗДЫМ

Вялікі ўдзём энтузізму працоўных, сапраўднае спаборніцтва фабрык, заводаў, калгасаў, саўгасаў Аршанскага раёна на лепшую падрыхтоўку да ўсёнародага свята забяспечыла паспяховае выкананне ўзятых абавязацельстваў. На заводзе «Чырвоны Кастрычнік» рабочыя паспяхова авалодалі тэхнічай. 252 чал. аддалі дзяржаўны тэхнічны экзамен, 106 чалавек, займаюцца на курсах майстроў, тры выдатнікі вылучаны на адміністрацыйна-тэхнічныя пасадкі.

З такімі-ж поспехамі ў вырошчванні кадраў, аўлацыйных тэхніках, сустрэкаюць вялікае свята рабочыя і работніцы ільнокамбіната, мясакамбіната, завода «Чырвоны барацьбіт» і іншых прадпрыемстваў раёна. 19 чэрвеня прамысловасць раёна перайшла ў БССР перавыканала паўгалаву праграму.

З перамогамі на гаспадарчых і культурных фронце ідуць да свята калгаснікі і калгасніцы раёна. Дзесяць калгасаў Якаўленіцкага сельсовета адкрываюць 11 ліпеня новабудаваныя калгасныя клубы. Ва ўсіх пасадках калгасаў Зубаўскага сельсовета добра абсталяваны снартыўныя пляцоўкі. У калгасе «Вольная праца», Панізоўскага сельсовета, адкрыта калгасная цырульня; у калгасе «Чырвоная ніва», гэтага-ж сельсовета, заканчваецца радыёфікацыя ўсіх хат-калгаснікаў; пачаў працаваць свой калгасны радыёвузел. Калгас «Прамень социалізма», Крапівенскага сельсовета, сцягнуў у цэнтр сядзібы 27 хутароў.

У спаборніцтве саветаў калгасаў і брыгад за дастойную сустрэчу свята перамогу забяспечылі большавіцкія тэмпы работы па правядзенню чарговых гаспадарчых мерапрыемстваў. Паспяхова завершана першая і другая прапалка ўсіх пралых і ачыванне бульбы. Большасць сельсоветаў і калгасаў

раёна не толькі выканалі, але і перавыканалі план развіцця жывёлагадоўлі. Раён закончыў сеназа-шэненне і заварылае адачу сена дзяржаве. Гэта кароценькі пералік таго, з чым ідзе Аршаншчына пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б да ўсёна-родага свята.

Раённы камітэт партыі паставіў перад партыйнымі, савецкімі і профсаюннымі арганізацыямі задачу: правесці свята ў раёне так, каб яно было сапраўды ўсёнаро-дным, каб кожны рабочы, работніца, калгаснік і калгасніца адчува-лі, што гэта сапраўды іх вялікае свята, свята перамогі, і правялі яго бадрэ, радасна і вясела.

У раённым свядзе прымуць удзел каля 35 тысяч чалавек, з іх 11 тысяч калгаснікаў і калгасніц. Месцач яго выбран Кабыліцкі лес, на рэчцы Оршыцы. Пляц гуляння радыёфікаваны, настаяча абсталя-ваны. Сюды ў лес з самай равіцы збіраюцца рабочыя, калгаснікі, пра-цоўныя горада са сваімі сем'ямі. Прадпрыемствы і ўстановы напашо-гуць ім выехаць за горад. Калгас-нікі і калгасніцы на свята пры-едаюць арганізавана, на конях. Ужо

зараз у вольным калгасе ідзе пад-рыхтоўка калон, упрыгожваюць зброю, рыхтуюць істужкі для во-ной, а фургоны будуць упрыгожа-ны зеленым і вянкамі з кветак.

Прадпрыемствы, калгасы і ўста-новы прыдуць з аркестрамі, гар-мошкмі, патафонамі і іншымі му-зычнымі інструментамі. Божнае прадпрыемства і калгас вылучылі зацешнікаў. Драматичныя і хара-выя гурты рыхтуюцца да масавых выступленняў.

Вечарам святкаванне будзе пера-несена ў горад, дзе настаяча ў-прыгожваецца.

СОСНІН, ДАМАРАЦКІ.

Сапраўдны Аршанскага рай-она КП(б)Б.

Народнае рэвалюцыйнае свята

Беларуская ССР святкуе пят-націгаддзе свайго гераічнага вызвалення ад белапольскай акуп-цыі і атрыманне вышэйшай ўз-нагароды ад партыі і саюзнага ўрада — ордэна Леніна.

Дзве гэтыя радасныя падзеі для працоўных Савецкай Беларусі ма-юць адну паслядоўную гісторыю большавіцкай рэвалюцыйнай ба-рацьбы і перамог сацыялістычна-га будаўніцтва, гісторыю тар-жаства ланіска-сталінскай на-цыянальнай палітыкі.

У поўнай аднаведнасці з за-дачамі Оксбрскай пролетарскай ре-валюцыі, з указаннямі партыі Ле-ніна—Сталіна і воляй беларуска-га працоўнага народу 1-га студзе-ня 1919 года Беларусь была аб-вешчана Сацыялістычнай Савец-кай Рэспублікай. Крывая нямец-кая кайзераўская акупацыя, якая пачалася з першых дзён 1918 го-да, скончылася і гэтым, здавала-ся, адкрылася магчымасць для саветаў і працоўных Беларусі мірнага будаўніцтва.

Аднак, гэтыя часныя і сьвоя-ныя жаданні працоўных Савецкай Беларусі не збыліся. Неўзабаве, пасля ліквідацыі нямецкай акуп-цыі, з таго-ж капіталістычнага захада ажыццявіліся ваенныя дзеянні супроць Савецкай Беларусі нова-опечаная яснавельможная панская Польшча. Імперыялістычная Польшча ў паходзе на савецкія рес-публікі атрымала ўсебаковае да-волі моцнае падтрыманне заходне-еўрапейскіх капіталістычных дзяр-жаў, буржуазія якіх страціла ў шостай частцы зямляга шара магчымасць прыгнэтаць і жасіла-таваць працоўных, іх потам і крывёй ствараць для сабе палацы і вясці паразітычнае жыццё. Пад націскам капіталістычных дзяр-жаў Антанты буржуазія Польшчы, ахвотна ўзяўшы на сабе ролю жандара Еўропы (раней на-лежаўшую царскай Расіі), рушы-ла агрэмацыя пошчыны роўных наймітаў на маладую, яшчэ не ўмацаваную пасля нямецкай акуп-цыі Беларускаю савецкую рес-публіку. Чырвоная армія, беза-рускай партызанам з баімі паніда-лі савецкія зямлі, несучы атра-матныя строты пад напорам пмат-ліскага палёнага праціўніка. У гэтыя дні асабліва заслужылі

іх прыхільцаў пад работчымі і сялянамі. Турмы, казематы, бара-кі перапаўняліся арыштанымі работчымі і сялянскай беднотай. Вобыскі, арышты, гвалты, панскі бізун і расстрэлы камуністаў, каласальцаў і партызан сталі штодзённым масавым сродкам панскага «кіравання» акупаванай краінай. Такімі былі «будні» бе-лапольскага панавання ў Белару-сі.

Пад белапольскім гнётам у бая-вым падполлі загартувалася, расла і мацнела камуністычная партыя; пад яе кіраўніцтвам з работчых, батракоў і бяднейшага сялянства, асабліва моладзі, ства-раміся сотні партызанскіх атра-даў, якія ўступалі ў вярхоўную ба-рацьбу з акупантамі. У гэтай ба-рацьбе нямагла загінула лепшых сыноў Савецкай Беларусі. На да-камогу змучаным паўстаўшым ра-бочым, сялянам і працоўным акупаванай Беларусі прыйшлі рабочыя Масквы, Ленінграда і працоўныя брацкіх савецкіх рэспублік, жа-лезныя атрады, палкі, дывізіі на-шай слаўнай рабоча-сялянскай Чырвонай арміі. Пад непасрэдным кіраўніцтвам геніяльнага стратэ-га тав. Сталіна вясной 1920 года конная армія вялікіх чырвоных палкаводцаў Варашылава і Бу-дзённага на Паўднёвым фронце ў раёне Кіева і Жытомира зрабіла гістарычны сапраўдны прымуць польскага фронту і тым забяспе-чыла поспех агульнага наступлен-ня чырвоных войск на Варшаву і тым самым было забяспечана выз-валенне тэрыторыі правабярэж-най Украіны і Савецкай Беларусі.

Пятнаццаць гадоў назад 11 лі-пеня 1920 года гераічныя часткі Чырвонай арміі вывазілі ад польскіх Імпэрыялістаў сталіцу Савецкай рэспублікі — горад Менск, стварылі і замацавалі ўмо-вы мірнага сацыялістычнага бу-даўніцтва вызваленай Савецкай Беларусі.

Вызваленая ад польскіх Імпэры-ялістаў БССР прыступіла да сацы-ялістычнага будаўніцтва пры ўмо-вах вельмі цяжкай сітуацыі.

Апусталелая Імпэрыялістыч-ная вайна, нямецкая і потым поль-ская акупацыя, разбурэнне краіны

Збяднеўшая ў мінулым, дробная, раскіданая сялянская сельская гаспадарка Беларусі, на аснове росту індустрыі нашай краіны, быстра ідзе ўперад па шляху за-варшэння супрацьпалі калектывіза-цыі, да буйнага сацыялістычнага земляробства. Пры дапамозе ма-шыны асушаюцца сотні тысяч гек-тараў выкасі забалочаных зямель і ператвараюцца ў найлепшую пахалі і лугі сацыялістычных палёў. На аснове вялікага росту ўраджайнасці значна вырасла прадукцыя сельскай гаспадаркі, асабліва калгаснай. Параўнальна маладыя калгасы Савецкай Белару-сі ўжо ўключы ўласных нааплач-няў у капітальнае будаўніцтва калгаснай гаспадаркі каля 30 млн. руб., што сведчыць аб актыўным росце калгаснай эканомікі.

Няма больш жабрацкай, батрач-най беларускай вёскі. Ужо на сяр-але ў БССР калгасы становяцца большавіцкімі, а калгаснікі замож-нымі; правадзненне ў жыццё ста-лінскага статута сельскагаспадар-чай арцелі забяспечвае калчакто-вае вырашэнне гэтай важнейшай гістарычнай задачы.

Ордэнаносная Беларусь з адста-лай і няграматнай у мінулым у цяперашні час з'яўляецца рэспуб-лікай супрацьпалі грамадства, якая налічвае сотні тэхнікумаў, дзесят-кі ВНУ, ВТНУ, інстытутаў, рабфа-каў і мае ўніверсітэт і Акадэмію наву. Савецкія школы, тэатры, кіно, літаратура, радыё, друк пад кіраўніцтвам партыі забяспечва-юць небылавае развіццё культуры нацыянальнай іх форме, сацыялі-стычнай па зместу ўсіх народаў, населяючых Савецкую Беларусь.

Маладыя і старыя паэты і пісь-меннікі Савецкай Беларусі прычымлі актыўны ўдзел на першым ўсеа-сяльным з'ездзе савецкіх пісьменні-каў і пад кіраўніцтвам КП(б)Б на сярэе дружнай інтэрнацыяналь-най сям'і рэалізуюць рашэнні з'езда і ўказанні вышэйшага пролетарскага пісьменніка Макасіма Горькага. У барацьбе за гене-ральную лінію партыі, за ўма-цаванне дыктатуры пролетарыята, за пролетарскі інтэрнацыяналізм разбіты і рассяяны кулацкія, контр-рэвалюцыйныя, буржуазна-нацы-яналістычныя, нацдэмаўскія групоў-кі і арганізацыі Сацыялістычнай

Пісьмо СТАЛІНУ падпісалі ЛЕПШЫЯ З ЛЕПШЫХ

ГАРАДОН. (Спад. нар. «Звязды»). Армія калгаснікаў у 8.500 чала-век з вялікім энтузізмам абмёр-скавала праект пісьма таварышу Сталіну.

Божны калгаснік жадаў дапоў-ніць гэты праект з сваёй асабі-стай ляментацыяй.

рому, авечка, агнёт. Ён стаў за-можным.

З такой радасцю калгаснікі гаво-рылі аб школах, бальніцах, клу-бах, асялах, трактарах і іншых на-шых перамогах на фронце вялі-кай сацыялістычнай будовы.

Письмо СТАЛИНУ подписали ЛЕПШЫЯ З ЛЕПШЫХ

ГАРАДОК. (Спец. кар. «Звезда»). Армия калгаснікаў у 8.500 чалавек з вялікім энтузіязмам абмывала праект пісьма таварышу Сталіну.

Божны калгаснік жадаў дапоўніць гэты праект з свайго асабістага жыцця, яшчэ раз заверыць любімага правадыра аб сваёй безмежнай адданасці справе калгаснага будаўніцтва.

— 15 гадоў я прапрацаваў у кулака Севастьева, — гаворыць калгаснік калгаса імя VI з'езда саветаў тав. Пітроў. — Гэта былі 15 гадоўных гадоў для мяне і маёй сям'і. Хіба можна іх параўнаць з нашым перапрашным сутым і багатым жыццём! За ўсё гэта нашаму роднаму Сталіну нашасе калгаснае дзякуй.

— Праект пісьма Сталіну пачаў аздабраць, — аднагалосна заявілі калгаснікі калгаса «Комсомолец». — Ад сябе-ж просім абавязкова дабаўіць пра нашага Васіля Іванова, а імяна: што Іванову Васіль да ўступлення ў калгас быў батраком, не было і дня, каб ён што сядзеў працы. Сёння-ж у калгасе ён ужо набыў ка-

рову, асцяж, яшчэ. Ён стаў заможным.

З лютым радасцю калгаснікі гаворылі аб школах, больніцах, клубках, лясных, трактарах і іншых нашых перамогах на фронце вялікай сацыялістычнай будовы.

120 рэзальных вынесла гэта шматтысячная калгасная армія. Калгаснікі абавязваюцца да дня ўсеагульнага свята — 11 ліпеня — поўнасна скончыць сенаборку, хутэй і лепш адрамантаваць усе ўборачны інвентар, поўнасна забяспечыць кадры для работы на ўборачных машынах і пярвічнай апрацоўцы ільня.

Ударніцаў калгасных палёў, людзей, адданных справе калгаснага будаўніцтва, у Гарадоцкім раёне — тысячы. Але гаварылі пра права падпісаць пісьмо таварышу Сталіну атрымалі 257 чалавек — Карнапаў, Белавусы і Семіхін, Дунаў, Сідзеўскі з Пролетарскага сельсавета, Казлова, Тарасова, Пузыроў з Вайхан, Луконскі, Язасоў з Александрэўскага сельсавета і іншыя. Гэта — лепшыя з лепшых, самыя знатныя людзі ў раёне.

Ам. ЗАРУБЕЖНЫ

калгасны райвыўезд. Калгас «Камемень сацыялізма», Крайненскага сельсавета, спячуну ў цэнтр сядзібы 27 хутароў.

У саборніцтва саветаў калгасу і брыгад за дастойную сустрэчу свята перамогу забяспечылі большавіцкія тэмны работы на грамадзянскіх чарговых гаспадарчых мерапрыемствах. Паспяхова завершана першая і другая прапалка ўсіх прыхаваных і акупаваных бульбы. Большасць сельсаветаў і калгасу

мошкіна, патафонам і іншымі музичнымі інструментамі. Божнае прапрыемства і калгасны выхавальнік. Драматичны і харазны гурткі рыхтуюцца да масавых выступленняў.

Вечарам святкаванне будзе перанесена ў горад, які мастацтва ўпрыгожваеца.

СОСКИН, ДАМАРАЦЫ.
Секратары Аршынскага райкома КП(б)Б.

БЯЗМЕЖНАЯ АДДАНАСЦЬ

ПОЛАЦК. (Кар. «Звезда»). Прапрацоўка пісьма тав. Сталіну сярод рабочых, калгаснікаў і працоўных Полацкага раёна праходзіць з выключным уздымам.

У сваіх выступленнях аб пажытках мінулым жыццём і радасным сённяшнім калгаснікі і калгасніцы выказваюць сваю безмежную адданасць справе левінскай партыі, сваю любоў да вялікага і роднага правадыра і настаўніка таварыша Сталіна.

Пры вызначэнні знатных людзей для падпісання пісьма таварышу Сталіну адчувалася выключна сур'ёзная адказнасць і палітычная пільнасць усеі масы рабочых, калгаснікаў і працоўных раёна.

Сярод знатных людзей, атрымлівальных права падпісаць пісьмо таварышу Сталіну, лепшыя сцягунцы БССР т. Туфар, былая партызанка т. Гаралік — узнагароджаная ор-

данам Працоўнага сцяга ЦВК БССР за актыўны ўдзел у вызваленні Беларусі ад белалікаў, лепшая дзяўрка калгаса «Чырвоны артылерыст» Маркоўская Лукер'я, якая ў 1934 годзе выпрацавала 540 працадзён, лепшы брыгадзір трактарнай брыгады Полацкай МТС Скароўскі Вадзімір, брыгада якога ўвесь час перавыконвае план на «выдатна», доктар Бароўскі, які ведае сваю справу і туюжы адносінамі да хворых завалваў любоў і ўвагу працоўных Полацка.

У абмыванні пісьма прымаў удзел працоўны аднаасобнік. Пасля прапрацоўкі пісьма былі арганізаваны два калгасы: імя Чапаева з 28 гаспадарак і імя Будзёнага — з 18 гаспадарак.

4 і 5 ліпеня з вялікім уздымам праішлі зборы знатных людзей, на якіх падпісалі пісьмо таварышу Сталіну.

ФРЫД.

Пастанова камісіі па сацыяборніцтву з Заходне-Бірэскім краем і Заходняй вобласцю ад 9 ліпеня 1935г.

1. Пераходны чырвоны сцяг рабочых Іжорскага завода (Ленінград) перадаць аднаму з лепшых інтэрнацыянальных калгасу «Случага раёна» — калгасу «1-е мая», які мае найлепшыя паказальнікі па арганізацыйна-гаспадарчому ўмацаванню калгаса.

2. Камісія адзначае, што ў выніку бяздзейнасці загадчыка райза Дзяржынскага раёна т. Канапацкага, не прадставіўшага зводку ў Наркамзем аб ходзе сельгасработ па раёну на 5 ліпеня 1935 года, у выніку чаго раён аказаўся на 88 месцы ў рэспубліцы і занесян на чорную дошку за правал сенабора, наоучы фактычнае

выкананне па сенаборах 54 проц. і вышэйшыя паказальнікі па іншых сельгасработах, займаючы па гэтых паказальніках 27 месца ў рэспубліканскай зводцы. Выходзячы з гэтага, камісія пастаўляе:

а) пастанову камісіі ад 8 ліпеня 1935 года аб занясенні Дзяржынскага раёна на чорную дошку адмяніць;

б) паставіць пытанне перад Наркамземам БССР аб прыцягненні да найстражэйшай адказнасці загадчыка дзяржынскага райза т. Канапацкага за безадказнае адносіны да дачы вестак Наркамзему аб выкананні сельгасработ у раёне.

Рэгістрацыя прыбылых членаў ЦВК, а таксама гэтай для ўдзелу ў юбілейнай сесіі ЦВК БССР і святкавання праводзіцца ў клубе імя Леніна, пасамыскай вясня.

На стэнды ўстаноўлена кругласутачнае дзяжурства адказных упавноваваных для сустрэчы прыязджаючых дэлегатаў.

ОРГКАМІСІЯ.

Аб узнагародзе пераможцаў конна-спартыўных саборніцтваў БВА

ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАўЧАГА КАМІТЭТА І СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАў БССР.

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Совет Народных Камісараў БССР пастаноўляюць устанавіць для ўзнагароды пераможцаў у конна-спартыўных саборніцтвах БВА, адбыўшыхся 11—12 ліпеня ў г. Менску наступныя прызы ўрада БССР:

Першы прыз — імя ОРДЭНАНОСНАЯ БССР.
Другі прыз — імя 15-ГОДДЗЯ ВІЗВАЛЕННЯ БССР.
Трэці і чацвёрты — прызы імя старшын ССК Саюза ССР тав. МОЛАТАВА В. М. і старшын ЦВК Саюза ССР тав. КАЛІНІНА М. І.

Асцяжваць для азначанай мэты СЕМ ТЫСЯЧ РУБЛЕў.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР А. ЧАРВЯКОў.

Старшыня Совета Народных Камісараў БССР Н. ГАЛАДЗЕД.

Ч. в. а. секретаря Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР Е. ЖУКОВІЧ.

5 ліпеня 1935 года, г. Менск.

АДКРЫЦЦЕ ЮБІЛЕЙНАЙ СЕСІІ ЦВК БССР ХІ СКЛІКАННЯ АДБУДЗЕЦА

у горадзе Менску ў зале з'ездаў
Дома ўрада

11 ЛІПЕНЯ 1935 года РОўНА ў 6 ГАДЗІН ВЕЧАРА

ОРГКАМІСІЯ

і вёсці паразітычныя жыццё. Пах наісімкам капіталістычных дзяржаў Антанты буржуазія Польшчы, ахвотна ўзяўшы на сябе ролю жандара Еўропы (раней належалі царскай Расіі), рушыла агітацыйныя полчышчы розных наймітаў на маладзю, яшчэ не ўмацаваную пасля нямецкай акупацыі Беларускай савецкую рэспубліку. Чырвоная армія, беларускія партызаны з багімі пакідалі савецкія землі, несучы агітацыйныя страты пад напорам пятага плазёнага праціўніка. У гэтым зні асабліва заслугуваюць быць адзначанымі доўгавыя часці слаўнай 16-й арміі — яе гераічныя 17, 27 і 52 стражовыя дывізіі.

Член Рэволюцыйнага гэтага галаўной арміі тав. Орджабідзе, прыбыўшы на фронт, застаў армію ў даволі дзікім стане парадку і дысцыпліны, аднак яму удалося быстра ліквідаваць неўладнае месца ў асобных вёсках камандавання і палітыкаўніцтвах трагічнае нуставонства, на вёсцы парадка і дысцыпліну ў часцях арміі і ваенных частках прыфрантавой паломі. Сваёй прамай, чэснасцю, калібрнасцю і рэволюцыйнай смеласцю, прыкладамі ў асабістых разведках і амаль пастаянным уздымам на перадавых пазіцыях т. Орджабідзе патрыў масы на фронце і ў тыле, стварыў сілу, якая стойка стрымала шматлікія палкі белалікаў, што рваліся за раку Бярэзіну і далей к сэрцу савецкай Расіі. Белаліцкі абман «свабоды беларускаму народу» на акупацыйны тэрыторыях выкрыўся з першага дня акупацыі, бо з прыходам белалікаў прышлі і іх «спадарожнікі»: фабрыканы, памешчыкі, гандляры, капіталісты, буржуазія, буйныя парскія чыноўнікі, бандыты, якія сталі грабіць і забіраць рабочых і працоўных сялян. У канцы жніўня 1919 года белаліцкі ў сваёй аб'яве № 16 расшыфравалі сябе канчаткова, афіцыйна заявіўшы, што «ўсяляка прыватная ўласнасць або захаваная гвалтоўным шляхам, або папаўшым выпадкова павінна быць неадкладна вернута ўласнікам. Уласнікі зямельнай маёмасці або іх упавноваваныя ўладальнікі абавязваюцца да 10 верасня прыняць у сваё карыстанне зямельную ўласнасць».

Нацыяналізаваныя савецкай уладай фабрыкі і заводы, землі, памешчыцкія сядзібы і перадаваны сапраўдным іх гаспадарам — рабочым і працоўным сялянам, белаліцкія акупанты пры дапамозе адраднаў працоўнага народу — беларускіх нацёмцаў і асераў: Лёскаў, Цыкевічаў і іншых пастараліся быстра вярнуць іх капіталістам, фабрыкантам і памешчыкам. Пачалася бязлітасная расправа буржуазія, памешчыкаў і

Пятнаццаці гадоў назад 11-ліпеня 1920 года гераічныя часці Чырвонай арміі вызвалілі ад польскіх імперыялістаў сталіцу Савецкай рэспублікі — горад Менск, стварылі і замацавалі ўмовы мірнага сацыялістычнага будаўніцтва вызваленай Савецкай Беларусі.

Вызваленая ад польскіх імперыялістаў БССР прыступіла да сацыялістычнага будаўніцтва пры ўмовах вельмі дзікай спадчыны.

Апустапальная імперыялістычная вайна, нямецкая і потым польская крывавыя грабежніцкія акупацыі ў корані надарвалі і без таго слабую прамысловасць і сельскую гаспадарку края. Зруйнаваныя фабрыкі і заводы, масты і дарогі, спаленыя гарады: Барысаў, Полацк, Слуцк, Бабруйск, Рэчыца, Лепель, Менск і іншы, сотні мэтачак і вёсак, утняныя сотні тысяч коней і буйнай рогатай жывёлы, знічаныя пасевы — складалі нашу спадчыну, якая дасталася ад акупантаў-імперыялістаў. Таму, што адстаўляюць у паніцы «адважныя» войскі арміі генерала Шэптыцкага не без удзелу польскага камандавання тварылі грабёж, гвалты, пагналы, знішчалі маёмасць і культурныя каштоўнасці, зверскі забіралі мірных жыхароў, са злосьці разумеючы, што ў гэтым краі ім больш ніколі не быць.

Уступіўшы ў брацкія роўнапраўныя дагаворныя адносіны з РСФСР, а потым стаўшы неадрыўнай часткай Саюза ССР, Беларуская ССР пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, пад кіраўніцтвам сталінскага ЦВК ВКП(б) і тав. Сталіна, пры штоўленнай уважлівай дапамозе саюзнага ўрада ў даны момант, да дня атрымання ордэна Леніна, дасягнула выключна вялікіх поспехаў. КП(б)Б і саветы Беларусі, пад кіраўніцтвам ЦВК КП(б)Б і ўрада штоўленна выконваючы кіруючыя ўказанні левінскай партыі, урада СССР і асабіста тав. Сталіна, звыраўляючы памылкі і прабра ажыццяўляючы левінасталінскую нацыянальную палітыку, забяспечылі большавіцкі перамогі працоўных на ўсіх важнейшых участках сацыялістычнага будаўніцтва і тым самым зрабілі рэспубліку перадавой — ордэнаноснай. Цяперашняя БССР, як неадлучная частка адзінай саюзнай дзяржавы, з'яўляецца магутным фарпостам Саюза ССР на захадзе. Гадавал прадукцыі прамысловасці БССР ужо ў мінулым годзе апыравалася ў 1.308 млн. руб. або ў 28 раз больш параўнальна з дарэволюцыйным часам і складае каля 70 проц. да ўсёй прадукцыі народнай гаспадаркі рэспублікі. Сотні тысяч новых рабочых кадраў працуюць на новых буйных прадпрыемствах розных галін прамысловасці.

мадзі і старыя партыі і іспытванні Савецкай Беларусі прымаюць актыўны ўдзел на першым усеагульным з'ездзе савецкіх пісьменнікаў і пад кіраўніцтвам КП(б)Б на справе дружнай інтэрнацыянальнай спільнай рэалізуюць рашэнні з'езда і ўказанні выдатнейшага пролетарскага пісьменніка Максіма Горькага. У барацьбе за генеральную лінію партыі, за ўмацаванне дыктатуры пролетарыята, за пролетарскі інтэрнацыяналізм разбіты і рассяяны кулацкія, контррэволюцыйныя, буржуазна-нацыяналістычныя, нацэмаўскія групоўкі і арганізацыі. Сацыялістычнымі перамогамі, прыкладамі і паказамі апраўданы ў бяздонне і ідэі і замыслы ўсіх класавых ворагаў унутранага і знешняга паходжання.

Праца і быт мільёнаў людзей становіцца сапраўды сацыялістычнымі. Расце ўдарніцтва паспяховых ажыццяўленняў другой большавіцкай пяцігодкі, быстра наваляецца лік знатных людзей, перараджаюцца і перастраюцца псіхалогія мільёнаў людзей на аснове пераможных прынцыпаў сацыялістычнай ўласнасці. Расце колькасць і якасць даўняйшых дамы, іхлі, сады, больніцы, ачагі бытавой і фізічнай культуры. Расце і развіваецца авіяцыйны спорт, парашутызм, турызм, народная творчасць; выяўляюцца сотні тысяч мастакоў, спевакоў, гітаратараў, малюльцяў, планарыстаў; няма межаў вольскамоўскай і піонерскай выпасколінасці; расце, мацнее і развіваецца новае, радаснае сацыялістычнае жыццё ва ўсіх кутках Савецкай Беларусі. У масах расце і развіваецца савецкі патрыятызм, любоў да сацыялістычнай радзімы, гераізм, адданасць і смеласць да абароны адзінай радзімы — СССР. Чырвоная армія, паветраны і морскі флот карыстаюцца асаблівай адданай любоўю рабочых, калгаснікаў і працоўных Савецкай Беларусі. Калгаснікі і працоўныя сяляне БССР, якія пражываюць у пагравічнай паласе, не раз даказалі сваю пільнасць і адданасць сацыялістычнай радзіме ў барацьбе з бандытызмам, кантрабандай, пініянажам і дыверсантамі.

Савецкая Беларусь пад большавіцкім кіраўніцтвам КП(б)Б была і будзе верным абаронцам цэласці і недатыкальнасці свяшчэнных граніц СССР ад нашых ворагаў.

Няма сумнення ў тым, што ордэнаносна Беларуская ССР пад кіраўніцтвам партыі Леніна і Сталіна, з дапамогай саюзнага ўрада, выконваючы ўказанні любімага правадыра народаў СССР тав. Сталіна, удзесіцарыць поспехі сацыялістычнага будаўніцтва і яшчэ больш узмацніць рэволюцыйную пільнасць да аховы граніц нашай вялікай сацыялістычнай радзімы.

А. ХАЦКЕВІЧ.
Секратар Совета нацыянальнасцей ЦВК Саюза ССР

Промова тав. М. І. КАЛІНІНА

на нарадзе па паляпшэнню фінансавай работы сельсоветаў



каб і работа адміністрацыйных, калітчных, гаспадарчых органаў на сёле таксама ўдасканальвалася, кваліфікавалася з года ў год, каб іх кваліфікацыя павышалася не менш, чым, данасім, зарэз на заводзе. Мы ведаем, што на заводах змагаюцца, каб прапавалі добра, каб прапавалі выдатна. Калі на заводах мы патрабуем павышэння кваліфікацыі рабочых, то ў галіне кіравання на сёле яшчэ больш вострая патрэба ў тым, каб расла кваліфікацыя людзей, якія ўдзельнічаюць у кіраванні, удзельнічаюць у арганізацыі калектыўнай сельскай гаспадарні.

І гэта натуральна. Бо калі ў калгасе 15 кароў, 25 коней, 10 авечак, калі калгас працуе пераважна ў наладу і ўсё-ж лічыцца здавальняючым, калі палітсміні «пражылі» да новага хлеба — гэта адна ступень кіравання. А вось калі ў калгасе 1000 кароў, 50 свінаматок, з'яўляецца трактар, тады ўжо неможна патрабуецца другая, больш кваліфікаваная ступень кіравання. Рост мяснанаімага базісу настолькі патрабуе і павышэння кваліфікацыі кіравання. Груба выражаючыся, гэта можна сфармуляваць так: брукі робіцца вышэй, патрабавецца, каб і галава прапавала інтэнсіўней, лепш.

Я многа раз гаварыў, што наш старшыня сельсовета павінен быць і гаспадаром, і культурнікам, і адміністратарам, і палітыкам. Гэта — не такая лёгкая штука. Ніколі, бадай, у ранейшай Расіі нават ад іспраўніка (а ён жа загадваў цэлым паведам), нават ад земскага начальніка, ад маршала, ад усіх асатніх тыноў, якія там былі, нават у сучасныя ўсё гэтае тыноў не прад'яўлялася такіх павышаных патрабаванняў да кіравання, якія опалучаюцца ў нас у адной асобе, у асобе старшыні сельсовета, у асобе старшыні калгаса.

Вось чаму выключную каштоўнасць мае спрашчэнне тэхнікі, змяшчэнне колькасці людзей у нязвысім сельскім і калгасным апарце, павышэнне кваліфікацыі работнікаў. Бо ясна-ж: чым менш кваліфікаваныя людзі, тым больш іх патрабавецца для выканання адной і той-жа работы.

Вось чаму важна прапрацаваць пытанне аб максімальным спрашчэнні тэхнічных функцый сельсоветаў. Калі мы можам іх максімальна спрашціць, тады астанеца больш часу непасрэдна на адміністрацыйна-гаспадарчую і палітычную работу, тады ў людзей, якія ў нармальныя рабочыя дзень могуць справіцца з усімі тэхнічнымі пытаннямі, будзе некаторы час і для свайго асабістага развіцця.

НАЧДЫЎ 10

На высокім узроўні саў «Профінтэрн», сярод маладых лш, абна-сена сямомпаі жалезнай агаро-жаі, знаходзіцца магіла героіў, пакрытай нежымі кветкамі. На белай мармурнай дошцы зацятлімі ісьціымі літарамі выгравірава-

«Загінуўшы баравібітам за вызваленне Беларусі ад беларускай у 1920 г. Начальніку 10-й дывізіі тав. Даўману. Начальніку палітычнага аддзела 8-й дывізіі тав. Флансу».

Сотні, тысячы працоўных праходзяць міма помніка герояў. Нерад нашы паўстае яркі вобраз Агаса Эрнэставіча Даўмана, чалавека вялікай волі, рашучага і адвага. Ён не ведаў страху ў барацьбе, не адступаў перад труднасцямі. Два тыдні з даўняй Латвіі Агас ішоў у Ціскоў паступаць у землямернае вучылішча.

Ян на яву прадстаўляўся жывіц, дзіўнымі біяграфічнымі фактамі і сям'і беднага селяніна. В 11-ці гадах Агас адкалі к барону Фон-Візену павольч гэсэй. Быў ён і свінанасам. Зімой вучыўся ў школе. Настаўнік звярнуў увагу на яго выключныя здольнасці. І вось ён ідзе пракладаць сабе далейшы шлях.

Старшы брат марксіст, па партыйнай клічцы «Гавен» выходзіў Агаса ў рэвалюцыйным духу. У 1903 г. 18-гадовы юнак уступіў у сацыял-дэмакратычную партыю «Латышскага краі».

Агас выконваў самыя адказныя партыйныя даручэнні. Яго кідалі на самыя небяспечныя ўчасткі.

І ў часе пахавання забітых царскімі катамі ў 1905 г. Агас быў ніжур у турму. У 1913 г. пасля прад-лаж прапавалі Даўман ашоў паладзе ў кавалерыі Лукішні.

1914 год. Агас Эрнэставіча Даўмана забіраюць у вясковую армію.

1917 год застае тав. Даўмана ў Ленінградзе. У разгары баяў за рэвалюцыю ён займае пост стар-шынні выканкома гор. Нарвы.

З захада даступалі белапалкі. Агас Эрнэставіч Даўман у гэты час член Рэвалюцыйна-16-й арміі, камандаір 10-й стражковай дывізіі.

Днём і ноччу не спыняліся бая. У наветры палла парамам і гар'ю дымячы асатілаў пажараў. Натхненныя сваімі баявымі камандаі-рам Даўманам, байцы 10-й дывізіі не адступалі назад.

Рыхтуецца апошні ўдар. Часці Чыронай арміі ў жорсткай схват-цы з ворагам узялі Менск. Але Менску патражае небяспечна. І ў самы разгар бою гіне слаўны камандаір 10-й дывізіі тав. Даўман.

Профінтэрн, ашчэ жніўня года і праз дзесяці пакаленняў сацыя-лізма не памяне памяці аб яго-шых, склаўшых свае галовы за

НАПЯРАДАЊІ У СЕКАРЭМНАГА СВЯТА

Кадры прамысловасці

«Чалавек — гэта гучыць горда». Так могуць казаць толькі працоўныя нашай краіны. У буржуазным грамадстве рабочы — гэта прыдатак да машыны, у нашай жа сацыялістычнай пра-рботы — тварец, удзельнік арганізацыі самай вялікай і ўсёй часоў і эпох — набудовы бяскасавага сацыялістычнага гра-мадства. Ніколі клонаты і ўста да чалавека не падмываліся та-лімса, як цяпер, калі вуснамі вадлага сацыялістычнага гра-мадства тав. Сталіна крэйна заявіла: «З усіх каштоўных каш-талаў, якія ёсць у свеце, самым каштоўным і самым рашучым ка-піталам з'яўляюцца людзі, кадры». Ярка асвятляе наш шлях доўгі «Кадры вырашаюць усё». Любоўю і чаргай, шчырай велізарных клопатаў партыі і ўрада акружаны нашны саветскія людзі.

Вось як раслі рады індустрыяльных рабочых БССР, мацвалі і сагартуваліся на будоўлі.

У 1913 годзе ў прамысловасці Беларусі працавала толькі 23.000 рабочых. Толькі ў пачатковай прамысловасці БССР на 1 ліпеня 1929 года было 42.756 рабочых, а з канца 1934 года — 108.020. Колькасць рабочых узрасла на 252,6 проц. Гэты рост найбольш ярка можна бачыць у асобных галінах прамы-словасці. За той-жа самы адрэзак часу армія рабочых электра-станцый вырасла на 367,4 проц. Тарфінаў налічвалася ў 1929 годзе 1.523, а цяпер 16.848.

Колькасць рабочых, занятых у металапрамысловасці і ў прамысловасці будаўнічых матэрыялаў, у параўнанні з 1929 го-дам павялічылася ў два і трох разоў. У 1929 годзе было ра-бочых-хімікаў 5.094, а з канца 1934 года 6.299. Рост коль-касці рабочых у 2, 3 і 5 раз на тэкстыльнай, гарбарнай, тр-катанай, папярковай і іншых галінах прамысловасці.

Гэта рэзультат нашых велізарных перамог, гэта дэманстра-цыя перамог ленінскай нацыянальнай палітыкі. У руках інд-устрыяльнага пролетарыята пераважнае месца за карэннымі на-цыянальнасцямі БССР. За перыяд першай пяцігодкі колькасць рабочых беларусоў у буйнай прамысловасці рэспублікі павялі-чылася з 21,8 тыс. да 57,8 тыс., складаючы ў 1932 годзе 62,2 проц. агульнай колькасці рабочых, а на 1 жніўня 1934 года складала 65,9 проц.

Адначасова бесперапынна ўцягваюцца ў прамысловасць і іншыя нацыянальнасці. Рабочы-аўраў у пачатку першай пя-цігодкі было 14,4 тыс., на 1 чэрвеня 1934 года — 24,1 тыс., па-ляў аднаводна 2,5 тыс. і 3,5 тыс. і т. д. Працоўныя ўсёй нацыянальнасцей адных атрадам працуюць на карысць свайго любімага радзімы — СССР.

У калонах дэманстрантаў у дні свята, побач са сваімі сё-трамі, братамі і сябрамі, б'юць кроўчцы жалюцыны — работніцы. Удзельная вага жанчын сярод рабочых пачатковай прамысловас-ці БССР узрасла з 28,5 проц. у 1928 годзе да 45 проц. на 1 лі-пеня 1934 года.

З аснродкай рабочага класа растуць выдатныя кіраўнікі прамысловасці, інжынеры, тэхнікі, майстры і брыгадыры. Мно-жалда рады саветскай вытворча-тэхнічнай інтэлігенцыі. У БССР політэхнічны інстытут, машынабудаўнічы, 79 індустрыяльных тэхнікумаў і 67 фабзавучаў.

На 1 ліпеня 1932 года дзяньверна — тэхнічных работнікаў толькі ў пачатковай прамысловасці налічвалася 5.047, а на 1 сту-дзеня 1935 года 7.432 чалавекі.

Расла рух нацыянальнасцей, зостаўляў, рашыма-ментамі і вадасналікаў. Па прадпрыемствах БССР тэхвучобай ахоплены звыш 22 тыс. рабочых. Соптэітэкамён эдалі звыш 41.000 ча-лазек, у тым ліку на выдатна звыш 23.405 чал.

Дзяржтэхазамон на цыжкай прамысловасці эдалі калі 2.500 чалазек, у тым ліку на выдатна 1.444.

З ліку адукацыйных тэхазамон займаюцца ў гуртках на павы-шэнню тэхвучобы 17.379 чал.

Звыш 2.328 зостаўляў займаюцца на курсах падрыхтоўкі тэхнараў. Калі 200 чалазек працуюць над дыпломнымі праек-тамі. Зостаўляў звыш 20.000 чалазек.

на падрыхтоўку і атрахаванню. Паміж імі былі палітычныя розніцы і ў сэнсе падыходу да людзей, і ў тэхніцы абору працы: адна наміраў абіраць падаткі, а другая — страхаваць і ганюць. Страхаванне ж ужо было добра вядома. Дзяржава ўводзіла тут прымушаны элемент палітыкі, наводзіла ў часткі наведніцтва ёсць, калі можна тады выразіцца, не асабліва дабрыя аб заўважэннях дні людзей. Агульнае, беражлівае гаспадарства безумоўна застрахавала мясцовых, а хто не думае аб заўважэннях дні, той, навука яго не прымушвае, не настрахуе. Значыць, падыход, агульнае навіны былі розныя. Але ўсё-такі гэта — толькі палітычнае адносіны ці палітыка-эканамічнае. Камісія ж тут можа быць адна. Старшыня сельсавета, сакратар, камуністы, ахоўнікі, пракуроры і адной камісіі, гэта палітычны роліш падпарадкаваць на справе.

Яшчэ чаму патрэбна добрая, простая і, а скажуць, стандартная арганізацыя? Ды таму, што ў нас-жа старшыня сельсавета — не гаспадары. Ён сёння — старшыня сельсавета, а праз некалькі гадоў ён перастане, прыдзе другі. Трэба мець такую арганізацыю, каб новы старшыня сельсавета мог ужо праз тыдзень-два азнаёміцца з сутнасцю гэтай справы, азначыцца, каб ён апраўду працу меў не, апраўдуе па тэхніцы, не ўнутраным палітыка-эканамічным зместам, каб ён мог па старой справе і Наркамфінансу, і ў асабліва-ці нам на месцах.

Сельскі апарат — гэта ж велізарны апарат. Вылічаныя ён сотні тысяч людзей. Гэта — больш чым армія. Рост у сельсавеце па адну «адзінку» раздзяляе ў бюджэце на мільёны рублёў. Вось чаму, дзядзькі, і я думаю, што да гэтай справы трэба падыходзіць вельмі асцярожна. У даным выпадку я больш за палітычнае якасці, звышзае колькасці. Калі мы зменшым колькасць, але павысім якасць, гэта будзе магчыма для сельсаведа і тэхнічнай работы, тады ў людзей, якіх у парамітравыя работы з'яўляюцца спрыяць з усёй тэхнічнай часткай, будзе некалькі час і для свайго ўдасканалення. Вось яшчэ і хадзілі-б, каб гэта парада з'явіла ў гэтым напрамку новы штрых.

Вось чаму важна прапрацаваць пытанне аб максімальным спрыяўленні тэхнічных функцый сельсаветаў. Калі мы зноў іх максімальна спраціўляем, тады астанецца больш часу непасрэдна на адміністрацыйна-гаспадарчую і тэхнічную работу, тады ў людзей, якіх у парамітравыя работы з'яўляюцца спрыяць з усёй тэхнічнай часткай, будзе некалькі час і для свайго ўдасканалення. Вось яшчэ і хадзілі-б, каб гэта парада з'явіла ў гэтым напрамку новы штрых.

Але Эрнставіч Даўман у гэты час член Рэвалюцыйнага 16-й арміі, камандзір 10-й стралковай дывізіі.

Днём і ноччу не спыняліся бай. У наветры пахла парохам і гар'ю дымных астатняў пажараў. Нахлынулі сваім баяным камандзірам Даўманам, байцы 10-й дывізіі не адсутнічалі назаў.

Рыхтуецца апошні ўдар. Часці Чырвонай арміі ў жорсткай схватцы з ворагам узялі Менск. Але Менску патражае небяспека. І ў гэтым разгар бою гіне слаўны камандзір 10-й дывізіі тав. Даўман.

Прадуць яшчэ некалькі гадоў і праз некалькі пакаленняў сельсавыя не перастануць існаваць аб людзях, слаўных сваёй галоўнай за справу работнага класа. Будзе жыць і памяць ад дзюбны чырвоныя пачынае 10.

Г. Т.

Прамысловасці, інжынерны, тэхнікі, мастоў і прыкладнае вучэнне. Падрыхтоўка рамнага савецкай вытворча-тэхнічнай інтэлігенцыі. У БССР політэхнічны інстытут, машынабудаўнічы, 79 індустрыяльных тэхнікумаў і 67 фабзавучаў.

На 1 ліпеня 1932 года інжынерна-тэхнічных работнікаў толькі ў цэнтравай прамысловасці налічвалася 5.047, а на 1 студзеня 1935 года 7.432 чалавекі.

Расце рух навіны выдатнікаў, зотаўцаў, рацыяналізатараў і вынаходнікаў. На прадпрыемствах БССР тэхвучобаў ахоплена звыш 22 тыс. рабочых. Соцыялізацыя ідэі звыш 41.000 чалавек, у тым ліку на выдатна звыш 23.405 чал.

Дзяржтэхэканом на пярэдняй прамысловасці ўзялі калі 2.500 чалавек, у тым ліку на выдатна 1.444.

З ліку адукацыйных тэхнічных займаюцца ў гуртках на навіны тэхвучобы 17.379 чал.

Звыш 2.328 зотаўцаў займаюцца на курсах падрыхтоўкі тэхкадраў. Калі 200 чалавек працуюць над дымкомі прамысловасці. Зотаўцаў звыш 20.000 чалавек.

Якія значналівыя дзёны, якія налікі паход нас за аўдадзіне вышэйшай тэхнікі. Сотні тысяч гэтых людзей отамі ўжо выдатнымі кіраўнікамі нахаў, аграгатаў, брыгад, сотні тысяч рыхтуюцца заўтра заняць камандныя пасты ў прамысловасці.

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК К 15-ГОДДЗІЮ ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ АД ПОЛЬСКІХ ІМПЕРЫЯЛІСТАУ

Калі ў 1793 годзе Кадэрына II быў прыстаўлен праект маніфеста па паваду даўлення Менскай губерні да царскай Расіі, жорсткае паднявольніцтва народаў ўдасна-ручна змяніла яго, падпарадкаваўшы неабходнасці насасялення права-свабоды ў межах барацьбы з «жон-скамі ўжыванымі». У царскім маніфесте, як азначыла, была бес-прэжонная парцыя крыхадунства, «Мадарыністы ўсё і кожнага ў тым уцвярджаюць, гаварыліся ў мані-фесте, — дабы пастыры і настаўні-кі духоўныя вызвалілі ісцінае павенне аб справаслаўі і благачасці». У перакладах на звычайную мову гэта азначыла, што права-свабоды прылі і царская нагайца, пачынаючы з екаперынінскіх ча-соў, аж да Оксідырскай рэвалюцыі, люта працавалі над знішчэннем беларускай культуры і мовы. Беларускія працоўныя масы ста-лі пад падвойным сацыяльным і нацыянальным гнётам. Толькі пролетарская рэвалюцыя выканала велькія завестыя мары працоў-ных мас БССР і авернула екаста-цыю іх беларусімі, рускімі і польскімі наменчыкамі і капіталі-стамі. Ленінска-сталінская нацыя-нальная палітыка навіні емыліла нацыянальнаму ровні і забяспечыла брацкае адзінства народаў, прапа-ставіўшы ім шырокую магчымасць будаўніцтва свайго нацыянальнай культуры, сацыялістычнай па зме-сту.

К пятнаццацігоддзю вызвалення Беларусі ад польскіх імперыялістаў, БССР прыходзіць з дзёнамі па-сцягненнямі нацыянальна-культур-нага развіцця, магчымага толькі ва ўмовах дыктатуры пролетары-ята. Лініідаюцца награматнасць. Густая сетка тэхнікумаў і вышэй-

Акад. П. ГОРЫН

ных вучэбных устаноў па-крывае сучасную Савецкую Бела-русь. Каб мораваць аб размаху культурнага будаўніцтва БССР, можна ўказаць, што ў працэнтных адносінах да насасялення ў па-рых ВНУ навучаюцца ў 2 а пазо-вай разе больш студэнтаў, чым напрыклад, па Францыі або Англіі. Бурныя тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва і шырокае развіццё культуры выклікалі вострую неаб-ходнасць у стварэнні талска на-вукова-даследчых устаноў, уна-сцяваючых Беларусі Акадэміі Навук. У 1928 г. урад Беларусі рэарганізаваў Інстытут беларускай культуры ў Акадэмію Навук, па-ставіўшы перад ёю мэты выву-чання працуючых сіл, эканоміні і культуры Савецкай Беларусі. К 15-годдзю вызвалення Беларусі ад польскіх імперыялістаў наша Ака-дэмія, будучы контрам беларускай сацыялістычнай культуры і навукі, у той-жа час з'яўляецца адной з буйнейшых навуковых устаноў Савецкага Саюза.

Аб росце нашай Акадэміі агуль-нае прадстаўленне могуць даць па-ступныя даныя: у 1929 г. агуль-ная колькасць навуковых работ-нікаў БелаАН, уключаючы навуко-ва-даследчы персанал, складала 128 чалавек; у 1930 г. — 114 чал.; 1931 г. — 131 чал.; 1932 г. — 225 чал.; 1933 г. — 311 чал.; 1934 г. — 331 чал.; 1935 г. — 399 чалавек. Апрача таго, у створаным у 1931 г. пры Акадэміі інстытуце аспірантуры навучалася ў 1931 г.

172 аспіранты, у 1932 г. — 263, 1933 г. — 195, 1934 г. — 178.

Па сацыяльнаму становішчу большасць навуковых работнікаў і аспірантаў Акадэміі — выхадцы з рабочых і сялянскіх мас. Па на-цыянальнасці пераважна белару-сы.

Каб дапоўніць агульнае прад-стаўленне аб росце нашай Акадэ-міі, укажам яшчэ даныя аб росце яе навуковай прадукцыі. У 1930 г. было выдадзена 7 кніг, у 1931 г. — 42; у 1932 г. — 72, у 1933 г. — 89, 1934 г. — 71 і ў першай палове 1935 года — 40. Меліна выраслі і тыражы выданняў. У той час, як у 1930 г. агульная колькасць вы-даных ежэмісяраў складала толь-кі 14 тысяч, у 1934 г. яна вы-росла да 236 тысяч.

З такім балансам мы падыхо-дзім к пятнаццатай гадавіне вы-звалення Беларусі ад польскіх ім-перыялістаў. Параўноўваючы нашы поспехі культурнага будаўніцтва з Заходняй Беларуссю, якая томіда пад гнётам польскіх панцоў і бур-жуазіі, проста немагчыма. У За-ходняй Беларусі не толькі няма Акадэміі або ВНУ, але наватнай рэдкае з'ява пачатковая белару-ская школа. Да гэтага часу ў разе вядоўстваў Заходняй Беларусі процант няграмадных сярод на-сасялення вызначаецца ў 80—85.

Поспехі развіцця культуры і на-вукі ў БССР ліпні раз ярка дэман-струюць, што толькі ва ўмовах дыктатуры пролетарыята перад навукай ажыццяўляюцца найшчырай-шыя перспектывы. Два светы — са-цыялізма і капіталізма — перака-наўча дэманструюць дыметрадыа-процэнтныя адносіны да навукі. У той час, як падпана Густэр у Аме-рыцы з цыпчнай адорытасцю за-

яўіў, што «машына, тэхнічны пра-грэс і вынаходства — вольны напы-ворагі», — пролетарыят Савецкага Саюза, наадварот, стварае ўмовы для неабмежаванага росту навукі і вы-находства.

Пролетарская рэвалюцыя рэвя-ноўла вучонага і зрабіла яго неў-напроўным членам сацыялістычна-га грамадства. У рамана Луіса Сін-клера «Марцін Эроуэміт» дама-карціна забавалення капіталам вуч-онага. З наражарчай вышукласцю аўтар ускрывае, як, спекулюючы на-так званай незалежнасці навуко-вай мыслі, буржуазія кудыме «ўнутраны агонь» творчасці.

Свой час гэта «незалежнасць твор-часці» яшчэ была высмеяна Пуш-кіным, аднойчы заўважыўшым, што «не продасца втдохновенья, но можно рукопись продать».

Зусім іншае становішча вучона-га ў Савецкім Саюзе. Ён роўна-праўны член грамадства. Ён ушэр-шыню ў гісторыі атрымаў магчы-масць сапраўды рабіць навуку элабыткам найшчырайшых працоў-ных мас.

Пролетарыяту ў аўладанні наву-кай прыходзілася і прыходзіцца вышчымаць жорсткія бай з клас-авымі ворагамі. Свайго развіцця Беларуская Акадэмія Навук так-сама дабілася і дабіваецца ў жо-рсткай барацьбе з класавымі воа-гамі. Гісторыя нашай Акадэміі — гэта старонкі ўпорнай пролетар-скай барацьбы за сваю навуку.

Ужо хутка пасля арганізацыі Беларусі Акадэміі Навук бела-рускія буржуазныя нацыяналі-сты прапавалі скарыстаць яе для свайго контррэвалюцыйнага мэт. Бу-дучы выгнанымі ў 1936 г. з Ака-дэміі, яны ўзялі шалёную кампа-нію аб прадстаўчай пагібелі Ака-дэміі. Аднак, яны звычайна, вораг пралічылі. Не дапамаглі яму і бесперапынныя «спробы» падарваць Акадэмію знутры, куды ворагі ім-кнуліся пранікнуць, прыгідваючы-

ся прычэпамі пролетарыята і на-рэдка апукачым шляхам скары-стоўваючы нават партыйны білет. Навуковыя работнікі нашай Ака-дэміі, большасцю партыйныя і не-партыйныя, не раз знімалі маскі з контррэвалюцыйных беларускіх, лўрэйскіх і польскіх нацыяналі-стаў, трацкістаў, правых і зінбоў-цаў. У гэтай барацьбе расла і ўмацоўвалася пролетарская наву-ка.

К сёнешняму дню Беларуская Акадэмія Навук ўправе гаспадарыцца цэлым радом буйных навуковых работ.

14 навукова-даследчых інстыту-таў, уваходзячых у сістэму Акадэ-міі, зараз упяршыню па-навукова-му вышчымаюць натуральныя бага-ці Беларусі, яе эканоміку, культу-ру і мову. Наколькі шырок раз-мах навуковай работы нашай Ака-дэміі, можна меркаваць па тым, што ў бягучым годзе яе распра-боўна 252 плававых тэм, з якіх 42 емыцца па заданню Урада. Ах-нак, трэба адзначыць, што перад нашай Акадэміяй стаюць задачы талскай барацьбы за навісісц-кую чыстату нашых работ і вы-сокую навуковую якасць, што зу-сім правільна папярэджвалася ў рашэннях ЦК КП(б)Б.

З найбольш буйных работ, над-тым працуе сучасная Акадэмія, укажам на талі, як выдурчэнне і пашпартызацыя запасаў торфу БССР, пластыка, праблема Вялі-кага Дняпра, распрацоўка пастан-ваў Прапойскага хімкамбіната, асваенне новых зямель і сельска-гаспадарчых культур. Пасляхковае сацыялістычнае будаўніцтва пера-канаўча паказала, што натураль-ныя багаты Беларусі ў мінулым не вышчыстоўваліся з прычыны панавання екасплаататарскіх класаў і каланіяльнага становішча Бела-русі. У рэзультате вывучэння на-туральных багаты Беларусі пе-

рад нашы вышчысваюцца будучыня Беларусі з магучай энергетычнай базай, з высока развітай хімічнай індустрыяй і культурнай сель-скай гаспадаркай. Ставячы перад сабой задачы непасрэднага ўдзелу ў сацыялістычным будаўніцтве, Беларуская Акадэмія Навук ў бя-гучым годзе ўпершыню дасць ка-лікі еканамічна-геаграфічны атлас БССР, поўнае еканамічнае апісанне раёнаў БССР, вольны навістр БССР (падземных і грунтарных воў), ба-ланс мінеральнай сыравіны і тор-фу, глебавую характарыстыку но-вых палітных зямель, палягаючых асваенню ў бліжэйшых гады. Ба-танічны сад заканчвае падрыхтоў-ку сваёй работы па флоры БССР і асваенню новых сельскагаспадар-чых вуштур.

Мы прымаем толькі некалькія работы, паказваючыя актыўны ўдзел Акадэміі ў сацыялістычным будаўніцтве. Апрача распрацоўкі таматыкі, маючай непасрэднае ак-туальнае значэнне, у Акадэміі рас-працоўваюцца таксама цэлы рад агульных тэарэтычных праблем у галіне фізічных і натуральных на-вук, над якімі працуюць лепшыя вучоныя свету, як напрыклад, вы-вучэнне ўласцівасцей ультра-карот-кіх хваль, устойлівасці ядра ата-ма, праблемы Картана і Мошкі, праблемы селекцыі і генетыкі, лі-затотэрапіі, фізіялогіі вышэйшай перавады дзейнасці і т. д.

Велізарная работа разгорнута ў Акадэміі і ў галіне грамадскіх на-вук. У бягучым годзе Акадэмія вы-дасць стабільны падручнік па гі-сторыі Беларусі, гісторыю белару-скай літаратуры, навуковую гра-матыку беларускай мовы, акадэ-мічны лўхтомы руска-беларускі слоўнік, граматыку лўрэйскай мо-вы, гісторыю Штвы, работу аб па-літычных партыях Польшчы і За-ходняй Беларусі, хроніку рэволю-

цыйнай барацьбы ў Заходняй Бе-ларусі ў 1917-1935 гадах і пра-рад другіх работ у галіне вы-вучэння еканомікі, гісторыі, мовы і мовы Беларусі. Аліны ка-рзальнікаў шырокага размаху ве-вучовай работы ў Беларусі і ляюцца тое, што ўжо ў бягучым годзе мы змаглі прыступіць да-дзівня беларускай савецкай ека-намічнай, акая, сінтэзуючы на-вуковыя дасягненні, павілі-былі важнай зброяй пролетары-і нагасных мас у барацьбе за-цыялістычнае будаўніцтва.

Свайх поспехаў пролетарская на-вука ў Беларусі дабілася дзяку-кіраўніцтву камуністычнай партыі Беларусі і ўвады увазе да нашай ўдзетка. Нашы поспехі, што на таку, былі магчымыя вышчы-дзякуючы брацкай дапамове на-даў Савецкага Саюза, якія і кіраўніцтвам найвышэйшага пра-цыра пролетарыята і прылечачы-масе таварыша Сталіна ўпершыню ў гісторыі толькі ў Савецкім Со-юзе атрымалі магчымасць атры-ліваць небывалыя поспехі ў галі-развіцця свайх нацыянальных культур, сацыялістычных па м-сту.

К пятнаццацігоддзю вызвалення Беларусі ад польскіх імперыялі-стаў, сучаснаму з найвышэйшым узаагародам — узаагародам БССР ордэнам Леніна, — навуко-выя работнікі БССР, падвядзены выш-слаўных перамог пролетарскай на-вукі ў БССР, яшчэ больш емылі на будучы змагацца за дасяг-развіцця навукі, аакыванне ака-дэміі і падахоўваць нашых наві-вага фронта і пасталіна паміж вылікія словы Леніна і Сталіна што навука павінна быць аакты-ным і суслаўным элементом наш-га сацыялістычнага будаўніцтва.

Герой аповесці

Васіль Ісакавіч Талаш і зараз выглядае такім-жа, як яго апісаў беларускі пісьменнік Якуб Колас у аповесці «Дрыгва». Невысокі і караставы, а па пачынае і разважлівы. І, не глядзячы на тое, што Талашу ўжо 90 год, ён яшчэ юны. І халі ён пачынае і расказваць пра сваё партызанства, дык звычайна ўдзімае яго нова-маламу загараючым агоньчыкам.



дасягае і ў на-раіцца, як быць, што рабіць.

Аднойчы ноччу ў акно дзедавай хаты ціка наступалі. Па голасу Талаш пазнаў разведчыка Петрова.

— Як ты сюды папаў?

— Пачакай, стары, аб гэтым потым. Прыноў перадаць табе прасьбу таварышча Кімбава. Прана-

даем мы. Забраўся ў тавіа гунчары, што і не вылезлі ніяк. А тут яшчэ белыя пасядаюць. Выведзі батальён з балот.

Нібы памалалася стары Талаш. Скорэ праглынула яго і Петрова чорная асменная палеская ноч. Не ішлі, а беглі дзе-дзесьні міна фёскі, міна патруль, праз балоты, лясны.

Праз гадзіну-другую Талаш быў ужо ў абшчых свайго прыяцеля.

— Маўчок, хлопцы, — ўсё-ваў стары прысутных чырвонаармейцаў.

І зноў з некалькімі чырвонаармейцамі-разведчыкамі анік уночы Талаш. Толькі яму вядомыя спежкі і кладкі абходзіў забалочаныя берагі ракі стары. Збіраў чаўны, салзіў на іх па чырвонаармейцу і адрываў іх батальёну. І яшчэ задоўга да світаньня вадра чаўноў плыла старымі русламі, навама і аэбрамі міна ціха драмлючых лясцоў.

Ні аднаго гукі, ніякага шорату не чула беларуская варты. Ту-дою, дзе не ступала нага чалавека, веў Талаш батальён. Дружба з лесам, вадой і балотамі выручыла і на гэты раз старога падасоўшчыка. І раніцою ўсё атрад без паводнага стрэлу, без ніводнай афіры быў выведзены варажыха адружэння. Батальён прышоў у Шастовічы.

Ні аднаго стрэлу не зрабіў тады Талаш, але ён быў актыўным удзельнікам гістарычнай бойкі двух атрадаў.

Паслёў Талаш пашоў у партызаны, значна пазней ён зрабіў пачала карыснага для рэвалюцыі, для вызвалення Беларусі ад нацскага яра, але іхэнна за выратавання чырвонага батальёна ён быў узначаленым атрадам Чырвонага сніга. Вышэйшую ўзнагароду ён атрымаў за аказанне вайнавай дапамогі Чырвонай арміі.

Зараз на шматлікія запрашэнні ён прыехаў у Менск.

Тут ён кончыў дзеянне то на ад-

ВЯСНА РЭСПУБЛІКІ

Так было, —

нішто завае непраходныя мамы, ўсёды ноч навакол, дзе ні глынь, дзе ні кін... Водер ўсходні ударыў

Настрымнаю сілай і небеглі сцягі сугрунём да ракі. І ўжо сонца

рэспублікай смелае рушыць, ўсё слявае кругом, вясільніца адно — звоніць белая сребра

на яблынях, грунах, ярым полымем свечкі гараць капітану. Дзесяць ступае зямлёй

урачысты і сіні, хмары небам плывуць ўсё радзей і радзей — Поўных рон

на лугах выліваюцца сніжы, сож сасновы, смалісты на ветках гудзе. І мамі па лясках

хоф ічыцца напеўны, салаўіныя сямі сэрцы ўзрушылі, дзір... За каласнай сіняй

неспакойнае зерне залатымі прывамі прабівае палі. Вось яно

на вачах вырастае, здаецца — калектыўнае пчаце ад мідна да відна.

Тут прыходзіць вясна чалавечтва. Тут рэспубліка нашай вясны. Дык успомнім пятер, як яна вырастала —

пад зямным пыненнем, пад шакалім выціём, дык успомнім пра тых, што не здабывалі, што сабе аддавалі

за наша жыццё. Вас, каторыя пых наш абсыналі зорамі, Вас, што кроўю кунілі

асветлены лямі. Кічам вас, вы, таварышы на дарогах гісторыі распраляных, зямінуных і прыжых бонх.

З Украіны, з-над Волгі, з Дагестана далёкага, Агулом хва ў балона —

вы амагача ішлі... Вы пад вайнамі сасілі, Вы пад вайнамі амакі,

Вы на нашых балотах і дарогам жылі. Вы вёску тут у нас, толькі думкамі бачылі.

Мы ваз вайнам сцягонія не сустрамаць — Мы былі ўсе ардынй, вядікае нацыі,

помсту ў сэрцы нясілі, казалі на руках. Смерць спаткала вас тут

і адважных і мужных, дэгілі могілкай вашай травы-дываны...

Сліце, нашы таварышы, нашы спакоей непарушны! Мы стаім каля вас —

і браты і сыны. Мы стаім каля вас кругам дружным і цесным —

брыгадыры, палкаснікі бальшэвікі... Вам дзяўчаты прыносяць

свае лепшыя песні, піонеры складаюць над вамі вянкі. Ваша слава прыміць

пераможна над светам і нічога вашых думак агонь не пагае —

Ветры нашай радзімы, індустрыяльны ветры пралятаюць над вамі, снываюць пра вас.

Мы ў рэспубліцы нашай працавалі як треба, Мы ішлі, і расла і мацнела яна.

І вачэй мы не спалі і жылі чорным хлебам, але радасць пятер найвышэйшая ў нас —

Што як струны між рэк вырастаюць пачалы, паражылі ад краю ў край нашымі...

На сваіх трактарах мы ўсе нетры унялі, на сваіх самалётах

фресторы ўвазі. Шмат здабыта ўжо. Яшчэ болей здабудзем,

як лётка каліндарны адрываем мамі, бо аменнага сьладу выраслі людзі.

З простай, прабіваю кавай — большэвікі. Вось яны на парштатках

ўдзельнічалі рублямі, Вось ішлі яны ў стройных, крмейскіх рэдах.

Вось турбін рэвалюцый

магутныя крыжы, Вось тапкетак страі пайталам у даш...

Вось яна маладосць! Іх застала вятанне — ян падбёў,

ян падбёў іх русыр-салавей... Гэта-ж палую ноч

прапанітаў пра каханне комсамолён-ударнік нахаднй сваей.

Ён прызваў яе любай, прыгожай і роднай, Ён казаў, што яна

гэта толькі адно, — Ах, як добра, што сёння падскачыў выходны,

Гэта-ж можна памарыць яшчэ перад сном.

Вось яны па зямлі рожуць сніжы глыбока, Вось яны уралкайны

рыхтуюць дзвор, Вось снівае дзяўчына і ў полі пырокім

Ячмянні яе песню. панасілі на бр — Як вясною запахла,

затіла нятарута, як прыемна таму, што семнаццаты год.

Як назаўтра з-за хмар паліціць з парашутам, як каханы яе

павятызе самалёт. Вось яшчэ пакаленне: Мані, Яны і Сашы

За мадэлімі тас для каторых ідзе, Вось яны маладоці —

чалеўцы нашы б'юцца з Капелем ў садзе каторы ўжо дзень.

Сонца нашай радзімы ім шпиготамі сведціць, ім дарогі ў жыцці —

толькі радасць адна. Тут прыходзіць вясна чалавечтва,

Тут рэспубліка нашай вясны. Мы-ж яе абаронім

на крыжы, ў паходзе, на ўсіх апыржаваных вайнах дарог...

Гістарычныя даты

У тых дні...

9 ліпеня

Жорсткія боі ля м. Смалевічы часцей 27 дзён з беларусамі. У рэзультате бою беларускі адступілі ў напрамку г. Менска.

У «Известиях» змешчана неагульная аздава за подпісам тав. КАЛІНІНА:

ЗА ДАПАМОГУ ФРОНТУ!

Робчы, батракі, працоўныя сяляне Захада і Усходу. Прыгнечаныя ўсіх крэйм свету з заміраннем духу сочыць за жорсткай барацьбой на палях Украіны і Беларусі, зусім разуменчы, што там рашаюцца Інтэрэсы не толькі рускіх, але і працоўных усяй зямлі. Усё рабоча-сялянская Расія прыкавана да гэтай барацьбы.

Зараз на Заходнім фронце нашы браты, бацькі, сыны адстойваюць прамы, Інтэрэсы і жыццё рабочага ад капіталістаў. Там чырвоныя пыхы коміцы і пыхоты абароняць гонер рэвалюцыйнага народа, убываюць сваім геройствам у пустыя геловы прадаўшыхся сусветнай буржуазіі шляхціцаў пашану да савецкай арміі.

Увага ўсёго свету звернута на Заходні фронт, дзе ў смяротных схватках двух станаў вырашаецца пытанне: быць ці не быць: будзе Існаваць савецкая рэспубліка, рабоча-сялянская ўлада, або яна згіне пад ударамі сусветнай буржуазіі ў асабе польскай шляхты.

Прыгнечаныя ўсіх пагараў — англііскія парды, французскія банкіры, амерыканскія фабрыканы і інш. і інш. перабой адзім перад другім дапамагаюць польскай шляхце і польскім памешчыкам. Прыгнечаным ўсёму свету забастоўнамі, прыпынкамі руху, адмаўленнем грузіць зброю і прадметаў снабжэння для белых катэў дапамагаюць чырвонаму пагару рэвалюцыі. Нашы ўласны тых павінен быць на першым месцы ў сплыве ўмацавання чырвонага фронту. Зараз у нас па ўсёй рэспубліцы тыдзень Заходняга фронту. Усе, ян адзім на дапамогу гэтаму фронту! Хлебам, сухаром, іголкай, ніткай, дэгладам чаненых, перцанкай, рубашкай, падбелзавочным спосавам роненаму барацьбіту і ўласным мыццям — на дапамогу фронту, за лепшую будучыню чалавечтва!

Мінем, таварышы рабочыя, сяляне і ўсе часныя грамадзяне, усе энергія для таго, каб палым вёска, палым хутар, нежняя фабрыка, кожная савецкая ўстанова маглі ўпаўнаважана снэаць: мы зрабілі ўсё для таго, каб дапамогу сусветных драматікаў белай шляхце павярыць трейной дапамогай прыгнечаным, для Чырвонай арміі.

Старшыня Усвасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта М. КАЛІНІН.

ВЯЧЭРНЯЯ АПЕРАТЫўНАЯ ЗВОДКА ЗА 10 ЛІПЕНЯ 1920 г.

ЗАХОДНІЙ ФРОНТ. Нашы войскі, займаючы паліцыі к паўдню ад р. Заходняй Дзвіны і па ўсходняму берагу верніга цмчэнкі р. Бярэзіны, перайшлі 4 ліпеня на Заходнім фронце ў агульнае наступленне на ўчастку 110 версты. Перамагаючы ўспрае супраўіленне праціўніка, нашы часці магутнымі і дружнымі ударамі прарвалі во многіх месцах умацаваныя паліцыі праціўніка і к вечару 4 ліпеня адбілі яго на ўсім фронце атрад на 5—10 верст на захад.

У асабліва жорсткіх болах, якія адбыліся 3 і 6 ліпеня на паліцыі ад чыгуначнай дарогі Паліцыя—Маладзечна, к усяго ад м. Докшыцы, і за ўпадзенне м. Глыбокае, галоўным сілы польскай арміі на беларускім тэатры вайны былі нам разбіты і прымушаны да неспешнага адступлення, насучы аліпкім страты збыты і роненымі, павідаючы ў нашых руках значную колькасць палонных, гармат і іншай вайнавай здабычы. Выдзугнуўшыся к захаду 6 ліпеня на 30—40 верст на захад ад заходняй лініі нашага наступлення, на працягу апошніх дзён нашы часці прадэўжалі энергічна па пятах прыседаючых адыходзячых ворага, з напётам апракідваючы яго ар'ергарды і адхватаючы ў яго палонных і трафеі. Так, некаторыя нашы каваларыйскія часці ліхмі атакамі ў конным строі адхватаюць у палон партыі праціўніка па 300 чалавек адразу. Шмат афіцэраў і сардэт праціўніка бадаюцца ў лясках, пакінуўшы свае часці.

7 ліпеня мы расцалі фронт атрад на паўдзень ад Барысава, фарсіраваным р. Бярэзіну на ўчастку 60 версты. У той-жа дзень нашы часці дасягнулі чыгуначнай лініі Дзвіна—Но-

Падзялілі невялікага ўсупаўнага сло-
вае Талаша паказваў дзед аб
у Палесі.
Батальён чырвоных войск на-
расай групы стаў у Нава-
х. У дэкабры тады кватэра-
Шалёхіна. За прастоту, за
чырвоны палюбіў Талаша маладога
жонкіра. Гутары з таварышам
алёхіным былі першай палітра-
пай для старша дзеда. Дзед па-
ў, за што так гора і сама-
дзед знаёміцца малады чырво-
нага байца.
Між тым перае рапортваліся.
унай наваляў з захада іша ар-
м, уброеная імперыялістамі ўо-
свету. Спешна вышаў з Нава-
х батальён Шалёхіна. Ажы-
мчане Талаша павялі першым
жытні прыноўных польскіх а-
кунтаў.
Стары Талаш не можа забыць.
грабніў вёску польскія жаўне-
— Быў выдан загад аб зды-
роі, — распавядае Талаш. —
укажучы зброю, паны забіра-
лі, што ім пазабаласа. У вёсцы
растала невадаваленне. Перапа-
каўся афіцэр і загадаў усе жа-
ныя вішні забіраць у сялян.
Маста ўспамінаў стары свайго
жонкі кватэранта Шалёхіна. Ха-

тотыч.
Ні аднаго страшу не арабіў тады
Талаш, але ён быў асуджаны
удзяліўшым гістарычнай бойкі дзед
сваго.
Падней Талаша пашоў у парты-
заны, азначна пазней ён арабіў на-
мала карыснага для рэвалюцыі,
для вывалення Беларусі ад на-
скага арміа, але іменна за выраста-
ванне чырвонага батальёна ён быў
ўзнагароджан ордэнам Чырвонага
сцяга. Вышэйшую ўзнагароду ён
атрымаў за аказанне вайскай дапа-
могі Чырвонай арміі.
Зараз на шматлікія запрапанні
ён прыехаў у Мінск.
Тут ён вонны дзед то на ад-
ным, то на другім вечары дзедіцца
ўспамінамі, распавядае аб новым
савецкім Палесі.
Старога Талаша часта пытаюць:
— А што-б вы рабілі, калі-б на
нас яшчэ раў навалі ворагі?
Васіль Ісакавіч не доўга думае
над адказам. Ён гаворыць падух-
сёсна.
— А я ведаю патаемныя глухіх
дарожні і оцелкі і на той бок на-
жы. І пры першай патрэбе, нікай
тодыкі пакліча мяне партыя, я пра-
веду любыя нашы атрады, якія
разаб'юць ворага.
ЯН. ПАУЛОУСКІ.



Сталіца ордэнаеноснай БССР. Будавніцтва новага будынка Вышэйшай камуністычнай сельскагаспа-
дарчай школы імя Леніна на вуліцы імя Карла Маркса ў Мінску.

У воебінае морскіх баля, якія адбыліся 5 і 6 ліпеня на
паўнач ад чыгуначнай дарогі Палацкі-Манадзечна, і ўсходу ад
м. Дошныцы, і за ўпадзенне м. Глыбокае, голоўныя сілы
польскай арміі на беларускіх тэатрах вайны былі намі разбі-
ты і прымушаны да непасрэднага адступлення, насучы вялікія
страты забітымі і раненымі. паліваючы ў нашых руках знач-
ную колькасць палонных, гармат і іншай вайскавай здабычы.
Выступіўшы ў вечару 6 ліпеня на 30—40 кілометраў ад
чыгуначнай лініі нашага наступлення, на працягу апошніх дзён
нашы часці прадэўмаў энергічна на плячах прысмердзёў
адыходзячага ворага, з капітам апракідваючы яго аргер-
ды і адкастоўчы ў яго палонных і трафеі. Так, некаторыя
нашы кавалерыіскія часці пільні атакамі ў конным страі
захватваюць у палон партыі праціўніка на 300 чалавек ад-
разу. Шмат афіцэраў і сардэц павішаны безлічца ў лясках,
паліваючы самі часці.
7 ліпеня мы рассялі фронт атакі на паўдзень ад Барыса-
ва, фарсіраваны п. Барысава на ўчастку 60 кілометраў. У той-жа
дзень нашы часці дасягнулі чыгуначнай лініі Дзяліна—Но-
васаліцыны, займлі станцыю Турмон. Усе сілы пра-
ціўніка астанавіць наш поспех на ўмаловажных пазіцыях заход-
най Пастеў, у раёне чыгуначнай дарогі Палацкі-Манадзечна
і ў усходу ад Менска, энергічным ударам чырвоных часцей
зломлены. Н вечару 10 ліпеня нашы войскі занялі гарады
Вілейку, Гумон, Вабруйс і рад чыіх мястэчак і выноўпі-
ся ў пунктах у 10 кілометрах на паўдзень усходняй Свінцян; у
той-жа ное, ачысціўшы ўсёе правы бераг р. Вярэіны ад пра-
ціўніка, нашы часці знаходзіліся ў 20 в. паўночна-ўсходняй
Манадзечна і ў 30—40 в. усходняй Менска.
На нілоўных востках, апрача аграмаднай страты, нанес-
най праціўніку забітымі і раненымі, узята больш 4.000 по-
лонных, 19 гармат, і тэж. шмат купамістаў, значная колькасць
іншай вайскавай маёмасці і вялікія склады харчов, знараду і
іншых ваенных запасаў. З неслобнай энергіяй і пільсцю
нашы часці прадэўмаюць праследванне паспешна і ў бес-
перадку адыходзячага на захад праціўніка.
(«ПРАВДА», ЛІПЕНЬ 1920 г.).

ФІНАНСЫ БССР

І. Ф. КУДЗЕЛЬКА

У барацьбе за вырашэнне задач
цыялістычнага будавніцтва воль-
ную родю адыграла і зараз
адыграе фінансавая сістэма,
на рычагі якой ажыццяўляецца
умяшчэнне і пераразмеркаванне
роднага даходу на расшыранне
цыялістычнае вазпраіздства.
Рост фінансавай магутнасці
юза ССР адіраецца на гіганцкі
тэм народнага даходу ў выніку
рамог соцыялістычнай гаспа-
ркі і разгрому капіталістычных
элементаў. Народны даход Саюза
Р павялічыўся толькі за апош-
ні гады амаль у два разы — з
9 мілья. рублёў у 1929 г. да
16 мілья. руб. у 1934 г.
Ордэнаносная Савецкая Бела-
сь — неадлучная частка ўсяго
савецкага Саюза — за 15 год
агно існавання, на аснове пас-
роўнага ажыццяўлення левіна-
стацінскай нацыянальнай на-
нікі, ператварылася з забітай,
Талай і бюспраўнай акраіны
расай Расіі ў краіну індустры-
на-калгасную, у магутны фар-
т вялікага Савецкага Саюза на
языкі з капіталістычным Заха-
м. Агульны аб'ём капітальных
заданняў у аграмаджаны сентар
роднай гаспадаркі склаў за пер-
тую пяцігодку 1.027,4 мілья. руб.,
іх у прамысловасць 338, мілья.
руб., у сельскую гаспадарку —
7 мілья. руб. і соцыяльна-куль-

турнае і бытавое будавніцтва —
154,8 мілья. руб. Агульная сума на-
пінальных затрат у прамысловасць
БССР за другую пяцігодку скла-
дае 1.647 мілья. руб.
Гіганцкі рост, агульна-эканаміч-
ны і соцыяльна-культурны ўдзель
БССР знаходзіць сваё іракае адлю-
страванне ў росце дзяржаўнага і
мясцовых бюджэтаў БССР. Агуль-
ны аб'ём дзяржаўнага і мясцовых
бюджэтаў БССР павялічыўся з
112,4 мілья. руб. у 1928—29 г. да
547,3 мілья. руб. у 1935 г. ці амаль
у пяць разоў.
За першую пяцігодку праа дзяр-
жаўны і мясцовыя бюджэты БССР
акумуліравана і пераразмеркава-
на на справу соцыялістычнага бу-
даўніцтва 866,6 мілья. руб. (106,3
проц. пяцігодковага плана). Аб'ём
затрат на дзяржаўнаму і мясцовых
бюджэтах за першыя тры гады
другой пяцігодкі амаль у паўтара
разы перавышае аб'ём затрат на
бюджэты за першую пяцігодку,
застаўшы 1.261,5 мілья. руб.
Азначнаеца асабліва быстры рост
мясцовых бюджэтаў — фінанса-
вай базы мясцовай гаспадаркі.
Аб'ём гэтых бюджэтаў павялічыў-
ся з 55 мілья. руб. у 1928—29 г.
да 323,1 мілья. руб. у 1935 г., ці

амаль у шэсць разоў. Пры гэтым ве-
лізарную ролю ў складзе мясцовых
бюджэтаў адыгрываюць зараз ужо
сёдзім бюджэты.
Гэтыя значныя поспехі ў раз-
віцці дзяржаўнага і мясцовых бюд-
жэтаў БССР сталі магчымымі
тодыкі дзякуючы сістэматычнай
брацкай дапамозе пролетарыята
Савецкага Саюза, сістэматычным
кляпатам з боку ўрада ССР аб
ўмацаванні рэспубліканскага і
мясцовых бюджэтаў БССР. У вы-
ніку — росце бюджэтаў БССР ішоў
быстрымі тэмпамі, чым па
Саюзу ССР у цэлым. Трэба дапоў-
ніць тую велізарную дапамо-
гу Савецкага Саюза, якая нязмен-
на аказваецца па агульнасаюзна-
му бюджэту ў выглядзе фінанса-
вання раду важнейшых галін рас-
падаркі і культурнага будавніц-
тва.
Велізарныя ўкладанні зроб-
лены на тэры існавання БССР на
аднаўленне разбуранай імперы-
ялістычнай аайвой і польскімі а-
пантамі камунальна-жылёвай гас-
падаркі, на соцыялістычную ра-
занотрукцыю гэтага гаспадаркі.
За гады першай пяцігодкі і а-
шэсць тры гады другой пяцігодкі на-
ліві дзяржаўнага і мясцовых бюд-
жэтаў укладзена ў камунальна-
жылёвую гаспадарку 125 мілья.
руб. побач з аказаннем вялікай
фінансавай дапамогі на лініі доў-
гатэрміновага і кароткатэрміно-
вага кредыту.

На фінансаванне соцыяльна-
культурных мерапрыемстваў вы-
даткоўваецца ў 1933-35 гг. па
бюджэтах БССР 775 мілья. руб. За
ўсю першую пяцігодку было вы-
даткавана 375,2 мілья. руб. Гэта
дапамагала росвіту беларускай
культуры нацыянальнай на форме
і соцыялістычнай па зместу. Ра-
сходы на асвету складаюць у
1935 годзе 263,5 мілья. руб. су-
проць 26,4 мілья. руб. у 1927-28 г.
Асабліва вялікія асцягаванні
прызначаюцца на ахову здароўя
працоўных. У 1935 годзе на ахо-
ву здароўя намічана павялічэнне
за кошт бюджэтнай сістэмы 63,3 мілья.
руб., а разам са сфінкамі соцыяль-
нага страхавання (32,9 мілья. руб.)
— 96,2 мілья. руб. У нараўнанні
з 1927—28 г., у якім па бюджэ-
тах было выдаткавана на ахову
здароўя 7 мілья. руб., сума затрат
у 1935 г. ўзрастае ў 9 разоў.
Кляпаты партыі і ўрада аб ма-
ладым напаленні, аб мацеры ра-
ботніцы і калгасніцы яраа адлю-
строўваюцца ў бурным росце за-
трат на бюджэтах на колі, да-
школьныя ўстановы. На дашколь-
нае выхаванне выдаткоўваецца па
бюджэтах у 1935 годзе 12,2 мілья.
руб., супроць 3 мілья. руб. у 1932
годзе; на аспі. кансультацыі і ін-
шыя дзіцячыя ўстановы — 18,3
мілья. знісост 6,9 мілья. руб. у 1932
годзе.
Аснову поспехаў фінансавання
соцыялістычнага будавніцтва —
соцыялістычны наапаўненні. Да-
ходы аграмаджанай гаспадаркі
з'явіліся рашаючымі ў бюджэтах
БССР, як і па ўсяму Савецкаму

Саюзу. У 1935 годзе ўдзельная ча-
га гэтых даходаў у дзяржаўным
БССР складае ўжо 81,3 проц. усяго
даходаў.
На аснове соцыялістычнага спа-
борніцтва, удзелу ў барацьбе за
соцыялістычны наапаўненні армія
ударнікаў фабры і заводаў, саўга-
саў, МТС, калгасаў БССР дабілася
вялікіх поспехаў.
Пры агульным паспяховым вы-
каванні і перавыкананні даходаў
аграмаджанай гаспадаркі адна-
чаецца разам з тым уся яшчэ не-
дадавальняючае ўкараненне гаспа-
дарчага разрахунку ў радзе гаспа-
дарчых арганізацый і з прычыны
гэтага — недавыкананне прагра-
мы наапаўнення. Так, за 1934 год
план наапаўнення недавыканан
на НК мясцовай прамысловасці па
10,7 мілья. руб., па савецкай
кааперацыі — на 13,1 мілья. руб.
Гэтыя недахопы зніжаюць агуль-
ныя тэмпы соцыялістычных на-
апаўненняў.
Асноўная — асноўная — задачай
гаспадарчых аргааў, фінансавай
сістэмы і ўсяй грамадзасці ўлі-
ляецца правядзенне ў жыццё ўва-
жанай правядыра таварына
Сталіна аб ажыццяўленні разгар-
нутай барацьбы за соцыялістыч-
ны наапаўненні на ўсіх участках
наапаўнення гаспадаркі.
Таварыш Сталін нас вучыць, што
«сутнасць большавіцкага наступ-
лення заключаецца, давай, у тым,
жаб мабілізаваць маейтум еро-
каў на справу фінансавання на-
цый індустрыі, на справу фінан-
савання нашых саўгасаў і калга-
саў». Пад кіраўніцтвам КП(б)Б

лешых большавікоў-ордэнаносцаў
тт. Гінало і Галадзёда фінансавая
сістэма БССР мабілізавала з 1931
па 1934 год да 1 мілья. руб., з
якіх амаль палова прыпадае на
добраахвотны ўдзел працоўных у
фінансаванні соцыялістычнага бу-
даўніцтва.
Актыўнае пролетарыята і
калгасных мас вёскі забяспечыла
асабліва быстры тэмпы ў росце
рэалізацыі масавых пазыч. З 1931
па 1935 год гэтыя сумы дасягнулі
297,2 мілья. руб.
З ростам рэалізацыі пазыч уа-
растаючы выгады пазыкатрымаль-
ністаў: у 1931 г. выплачана пазы-
катрымальнікам 3,8 мілья. руб., у
1932 г. — 6,7 мілья. руб., ў 1933 г.
— 12,8 мілья. руб., у 1934 г. —
17,9 мілья. руб., а ўсяго за гэтыя
гады — 41,2 мілья. руб.
Значны рост даходаў пролета-
рыята і калгаснай вёскі абумоў-
сістэматычны рост укладаў у
апраданыя касы. Сума акумуляіра-
ваных аберажэнняў па лініі ўкла-
даў павялічылася з 17,5 мілья. руб.
на 1 студзеня 1932 года да 38,9
мілья. руб. на 1 студзеня 1935 года.
У барацьбе за соцыялістычны
наапаўненні, за фінансавым пла-
выкаваліся дзесяткі тысяч ударні-
каў фінансавай работы. Вось па-
асобныя энтузіясты фінансавога
фронта. Тав. Карасін, старшыня
камсода завода імя Молатава ў
Мінску, праміраваны не раз Нар-
камфінам Саюза і ЦКамсодам ССР
БССР, т. Баравач — старшыня
камсода калгаса «Большавік»,
Чырвонадворскага сельсавета, Ста-
робоўскага раёна, не раз праміра-

ваны. Уважан на старшыню Па-
хоршаўскага сельсавета, Грэскага
раёна, т. Назарова, які дзятэрміно-
ва сабраў 60 проц. сумы падлісі
калгаснікаў да ўсебеларускага на-
роднага свята. Вось рабочы-вылу-
чэнец т. Валіцкі, — спончыўшы
Фінансавую акадэмію і зараз —
загадчык слудкага райфа, які за-
бяспечвае сістэматычнае выкаан-
не і перавыкананне фінансавых
панаў. Паказам на рабочага-вы-
лутэнца Кавалі — зараз загадчы-
ка мёнскай ашчаднай касы і ты-
сачы іншых радавых рабочых і
калгаснікаў. Ударныя ўзоры рабо-
ты паказалі таваса ітспектары
дзяржаўнага Ван-Халло (Ваб-
руйск), Ананіч (Барысаў), Фіша-
раў (Магілёў).
За апошнія гады ў фінансавы
апарат уліюся звыш 400 чала-
век рабоча-калгаснай моладзі,
спончыўшай фінансавы факультэт
Інстытута народнай гаспадаркі і
фінансаво-эканамічных тэхнікум;
шмат людзей падрыхтавана праз
кароткатэрміновыя курсы. Уся гэ-
та армія зараз актыўна ўдзельні-
чае ў барацьбе за фінансавы план.
У барацьбе за паспяховае вы-
рашэнне задач умацавання савец-
кага рубля, у барацьбе за эфек-
тыўнае і правільнае скарыстанне
незлікарных укладанняў фінансавай
сістэмы ордэнаноснай БССР паві-
на заняць адно з першых месц са-
род рэспублік, краў і абласцей.

Пад кіраўніцтвам большавіцкай
партыі фінансавая сістэма БССР
будзе змагацца за перадавое месца
ў Савецкім Саюзе.

Польская вёска варочаецца да каменнай эпохі

ВАРШАВА, 8 ліпеня. (БЕЛТА). У артыкуле пад загалоўкам «Польская вёска на авраінах варочаецца да каменнай эпохі» «Вестур варшавскі» дзія ілюстрацыя апісанне жыцця сялян у Заходняй Беларусі (Палессе).

«Вясковая галечка, форменае аб'ядненне павялічваецца, чым далей мы прасоўваемся з захаду на ўсход. Тое, што адбываецца на нашых усходніх землях, не толькі ў Палессі, але і ў Віленшчыне і на Валыні, пераўтварае ўсё што можна сабе ўявіць. Палесскія сялянін мае неўрадаваўную сячню, працуе ў вельмі цяжкіх умовах, хоць-бы таму, што вегетацыйны перыяд прыкладна ўсё 4 месяцы ў годзе, рэдка больш. Сялянін харчуецца тут звычайна бульбай і дрэнным хлебам.

Усё, што ён мае на сабе, пачынаючы з лапцёў і канчаючы кашуляй, зрабіў ён сам і сам сабе шыў. Для горада ён з'яўляўся

толькі дробным накупніком жалезных вырабаў: касы, сярга і шпайкоў, а таксама солі, запалак і табакі. Цяпер гэты сялянін нічога ў горадзе не купіць.

Па апісанню заслугаўнай дзяржы асобы, якая пайшла з аб'екта Палессе, мясцовы сялянін не ўжывае зусім солі, газу, не гарачы ўжо аб пуху. Ён не ўжывае больш жалезных шпайкоў, замяняючы іх усюды драўлянымі. Ён перастае карыстацца жалезным тапаром таму, што стары сапсаваны, а на новы няма грошай. Калі трэба што-небудзь разабраць, ён стараецца зрабіць гэта каменным тапаром, які робіцца па вядомай спосабу дагістарычнай каменнай эпохі. Начыт гублаты пал у машыне (адзінай машынай з'яўляецца тут саламарэзка) робіцца з цвёрдага дрэва, галоўным чынам з ясеня. Калі зубе ў старым вале паломіцца, то на новае жалеза грошай няма. Конеі ніхто не кве,

□□□□

Праграма ваенна-морскага будаўніцтва ў Германіі

БЕРЛІН, 9 ліпеня. (БЕЛТА). Афіцыйна публікуецца праграма ваенна-морскага будаўніцтва Германіі ў 1935 г., складзеная на аснове морскага нагаднення з Англіі. Згодна новай праграме, у 1935 годзе закладзены ці будуць закладзены наступныя судны:

1. Два браняносіцы водазмяшчэннем у 26 тыс. тон кожны, з гарматамі калібра 28 сантыметраў.
2. Два крысёры водазмяшчэннем у 10 тыс. тон кожны, узброены 20-сантыметровымі гарматамі.
3. 16 мінаносцаў, кожны на 1.625 тон, з 12,7 сантыметровымі гарматамі (закладкі 1934 і 1935 гадоў).
4. а) 20 падводных лодак водазмяшчэннем у 250 тон кожна. Першыя з іх 29 чэрвеня бегучага года ўжо уведзены ў строй, дзве другіх таксама ўжо спущаны на ваду;
- б) 6 падводных лодак водазмяшчэннем у 500 тон кожна;
- в) дзве падводныя лодкі водазмяшчэннем у 750 тон кожна.

Англііскі друк аб германскіх узбраеннях

ЛОНДАН, 9 ліпеня. (БЕЛТА). «Дэйлі тэлеграф», каментуючы германскую праграму морскіх узбраенняў на 1935 год, указвае, што сапраўднай нечаканасцю з'явіўся план пабудовы такой колькасці буйных мінаносцаў і падводных лодак. Газета падкрэслівае, што намераныя к пабудове 16 мінаносцаў водазмяшчэннем на 300 тон больш, чым англійскія мінаносцы, і, пачынаючы таго, пераважаюць іх сваім узбраеннем.

Кансерватыўная «Дэйлі экспрэс» таксама ўказвае, што германская праграма з'явілася «сюрпрызам». Ліберальная «Ньюс хронікл» піша аб «сенсачым», а дыпламатычны аглядальнік лейбарыскай «Дэйлі геральд» падкрэслівае, што германская праграма парушае якасныя абмежаванні версальскага пагадворку.

Рэкордны выпуск савецкіх спецыялістаў

МАСКВА, 9 ліпеня. (БЕЛТА). У 1935 годзе вышэйшых школ і тэхнікумы краіны СССР выпусцілі 200 тысяч дыпламаваных спецыялістаў, якіх магучымі патакам уліваюцца ў савецкую прамысловасць, сельскую гаспадарку, навуку і культуры.

рад новых спецыялістаў медыцыны ў 5.380 чалавек. Гэта толькі па РСФСР. Папулярныя ўстаноў СССР ўзмоцнена выхтуюцца да новага навуковага года. Адназначна выключна вялікая патам моладзь, якая пачынае вучыцца ў вышэйшых навучальных устаноў.

балаче якіх німа. Жалеза на падковы шлода. Нават самыя жалезныя кавалачкі жалеза з'яўляюцца для палішкі самымі дарагімі кладам. Кожны знойдзены ім ці ўкрадзены дзе-небудзь кавалач жалеза старанна хаваецца, перакоўваецца і перапрабляецца на многу раз і часцей за ўсё ідзе на выраб нажа для саламарэзкі, які з каменя, тым больш з дрэва, зрабіць нельга. Той, хто мае нож у спраўнай саламарэзцы, лічыцца ў вёсцы багачом.

Якое значэнне мае для палескага сяляніна газета ці кніга? Адгаворы ад цывілізаванага свету, ён вядзе жыццё пашчэрнага чацвяка. Курная хата на свайму кафорту мала чым адрозніваецца ад пашчэры. Па яго твары нельга дивадацца, што ён думае, але без праўдзіннага можна сказаць, што на такой базе нельга будаваць будучай дзяржавы.

Манеўры германскага рэйхсвера на чэхаславацкай граніцы

ПРАГА, 9 ліпеня. (БЕЛТА). Як паведамляе «Прагер Тагезблат» з Эгера (Хеб), на рэальным працяжэнні на граніцы з Чэхаславакіяў учора пачаліся вялікія манеўры германскага рэйхсвера. Задача манеўраў: выпрабаванне транспартных сродкаў на ліві ад горада Гор на Эзеле і праз горы раён Фіхтэльге бярэ да чэхаславацкай граніцы. З гэтай мэтай у манеўрах удзельнічаюць выключна матарызаваныя часткі. На манеўры прыбылі ўчора Гітлер, Бломберг і Фрык.

—О—

СТАЧКІ У ГЕРМАНІІ

НЬЮ-ЁРК, 7 ліпеня. (БЕЛТА). Згодна паведамленняў «Нью-Йорк Таймс», у Германіі расце агучнае неадназначнае. «На працягу апошніх некалькіх тыдняў, — піша газета, — мелі месца на меншай меры тры стачкі на прадпрыемствах буйнейшых прамысловых кампаній. Рабочыя, у прыватнасці, выступалі супроць падатку ў 50 пфенігаў, які бярэцца на пабудову ваенных самалётаў».

ПАПРАУКІ

У дзяржаве тав. Чубарэ, змяшчальна ў «Знак» № 155 на 9 ліпеня, на міне БЕЛТА дапушчаны наступныя падкалянацыі: у трэцім аб'яднанні пачатку, 13-м радку замест «190 млі. чалавек» патрэбна «170 млі. чалавек»; у 14-м радку замест «4 аб'екта», 15 радку замест «у мінулым годзе» патрэбна «у мінулым годзе».

План правядзення ўсенароднага свята XV-годдзя вызвалення Беларусі ад белапаліаў і ўручэння БССР ордэна Леніна 11 і 12 ліпеня 1935 г. па г. Менск

Усенароднае свята па г. Менску праводзіцца 2 дні—11 і 12 ліпеня.

11 ЛІПЕНЯ:

1. К 8-ці гадзінам раніцы ўсе працоўныя горада са сваімі сем'ямі збіраюцца на свайх арганізацыйных пляцах і сустрэчы членаў савецкага ўрада і агульна-гарадской дэманстрацыі.
2. К 10-ці гадзінам раніцы ўсе арганізацыі горада прыбываюць на пухаты збор у калоні і выстрайваюцца для дэманстрацыі, згодна ніжэй-паказанага парадку.
3. Дэманстрацыя адбудзецца на пляцы імя Леніна (Дом Урада).

ПАРАДКІ ДЭМАНАСТРАЦЫІ

Агульна-гарадская дэманстрацыя складаецца з 5-ці калон.

1-Я КАЛОНА.

- а) Чырвоныя партызаны, завод імя Кірава і піонерскія арганізацыі выстрайваюцца па Савецкай вул. да помнікі ЛЕНІНА.
- б) Завод імя Мяснікова, чыгуначнікі і ВКСНІВ выстрайваюцца на плошчы імя Леніна ля Дома Урада.
- Гэта калона адкрывае дэманстрацыю (у гэтай калоне б. чырвоныя партызаны).

Кіраўнік калоны т. ГРЫБ (тэл. № 7 і 104 праз камутатар 20-024).

2-Я КАЛОНА

(ВЫСТРАЙВАЕЦЦА ПА 8 ЧАЛ. У РАД).

- а) Завод імя Молатава, фабрыкі «Окцябр», «Комунарка»-выстрайваюцца да вул. 11 ліпеня (правы бок ад вакзала).
- б) Заводы «Вольскі», імя Варашылава, фабрыка імя Кагановіча-выстрайваюцца па вул. 11 ліпеня (левы бок ад вакзала).
- в) Штоўтачная фабрыка, фабрыка імя Куйбышава, ЦЭЦ, шклозавод, «Пролетарыя», завод ланцугаў Галла, мисакамбінат, завод «Чырвоны зорка»-выстрайваюцца па Сявядлоўскай вул. ад рогу 11 ліпеня да Савецкай.
- г) На скверы і Сявядлоўскай вул. выстрайваюцца арганізацыі піонэраў і школьнікаў.
- д) Друкарня імя Сталіна, трамвары, фабрыка імя 8 сакавіка-выстрайваюцца па Савецкай вул. ад рогу Сявядлоўскай да Дома Урада (правы бок).
- е) Электрастанцыя, фабрыка «Кім», хлебазавод, фабрыка імя Фрунзе-выстрайваюцца па Савецкай вул. ад рогу Сявядлоўскай да Дома Урада (левы бок).

3-Я КАЛОНА.

(ВЫСТРАЙВАЕЦЦА ПА 16 ЧАЛ. У РАД).

- У гэту калону ўваходзяць усе арганізацыі раёнаў: вул. Мяснікова, Рэспубліканскай, Кальварыі, Старажыцкі, пляца Воі.
- Калона выстрайваецца па вул. Мяснікова і Рэвалюцыйнай. Галава калоны на рагу вул. Мяснікова і Савецкай.
- Суды ўваходзяць: малочны завод, хімічна-фармацэўтычны завод, італьянская фабрыка, фабрыка-кухня, лямпава-фармацэўтычны завод, «Чырвоны тэкстыльшчык», скаржына-фармацэўтычны завод, завод «Беларусь», «Пролетарыя» (дражжэвы), фабрыка імя Талыяна, «Чырвоны ілімі», фабрыка індывідуальных акажаў, завод малочных кіслот, млын

Усенароднае свята па г. Менску праводзіцца 2 дні—11 і 12 ліпеня.

Кіраўнік калоны — т. ГЛУХОВСКИ (тэл. № 106 праз камутатар 20-024).

4-Я КАЛОНА.

(ВЫСТРАЙВАЕЦЦА ПА 10 ЧАЛ. У РАД).

У гэту калону ўваходзяць усе арганізацыі раёнаў: Ляхавіцкі, Камароўскі, Серабранскі, Ленінскай і Савецкай вул.

Калона выстрайваецца па вул. К. Маркса і Ангельска. Галава калоны — рогу вул. К. Маркса і Валадарскага.

Суды ўваходзяць: будаўнікі, Акадэмія Навук, МТМ, спіртзавод, завод стандартных дамоў, НДІ с.т. імя Леніна, ВЭО, Валотны інстытут, аўтарамстанцыя, ідэяметалужба, фінансавыя работнікі, медработнікі, Беларускае, горнажыўскае, Менскае, ГУМ, Менскае, Торскі, работнікі грамадскага харчавання, работнікі сувялі, работнікі мастацтва, пісьменнікі, Белдзяржкіно, мастацка-вытворчая фабрыка, трэст Леабел, млын імя Дзяржынскага, Гістарт, горсовет, райвыканком, Дзяржбінтэчка, радыёкамітэт, КІЗ, кансерватарыя, Белдзяржпраект, Загартарно, ЦС АСО і ўсе іншыя арганізацыі, якія знаходзяцца ў гэтым раёне. Праходзяць за 11-й калонай праз Ленінградскую, Нова-Бабруйскую вул. на Савецкую і Дому Урада.

Кіраўнік калоны — тав. ЧАРНЫШОВСКИ (тэл. № 7 і 104 праз камутатар 20-024).

5-Я КАЛОНА.

(ВЫСТРАЙВАЕЦЦА ПА 16 ЧАЛ. У РАД).

У гэту калону ўваходзяць усе арганізацыі раёнаў: вул. Мяснікова, Рэспубліканскай, Кальварыі, Старажыцкі, пляца Воі.
- Калона выстрайваецца па вул. Мяснікова і Рэвалюцыйнай. Галава калоны на рагу вул. Мяснікова і Савецкай.
- Суды ўваходзяць: малочны завод, хімічна-фармацэўтычны завод, італьянская фабрыка, фабрыка-кухня, лямпава-фармацэўтычны завод, «Чырвоны тэкстыльшчык», скаржына-фармацэўтычны завод, завод «Беларусь», «Пролетарыя» (дражжэвы), фабрыка імя Талыяна, «Чырвоны ілімі», фабрыка індывідуальных акажаў, завод малочных кіслот, млын

«Алраджэнне», завод тары, работнікі добрабыту, горжытаскае, работнікі НКЮ, суда і пракуратуры, работнікі ўстаноў Дома Урада, МФТК, скуртрэсты, зводныя калоны арцель прамакаперацый і інаваліднай кааперацыі і ўсе іншыя арганізацыі, якія знаходзяцца ў гэтым раёне.

Праходзяць за 11-й калонай праз вул. Рэвалюцыйную, Мяснікова на Савецкую і Дому Урада.

Кіраўнік калоны — тав. КАВАЙЛА (тэл. № 109 праз камутатар 20-024).

6-Я КАЛОНА.

У гэту калону ўваходзяць калечыкі Менскага раёна.

Калона выстрайваецца па Савецкай вул. супроць пл. імя Леніна.

Кіраўнік калоны — тав. ЖЫР. КОВАЛ (тэл. № 7 і 104 праз камутатар 20-024).

Дэманстрацыя зачыняе калона фізкультурнікаў, якая праходзіць па Вакальскай плошчы, Нова-Бабруйскай і Савецкай вул. да Дома Урада.

УВАГА!

Усе калоны ад Дома Урада спадуюць па Савецкай вул. да вул. Ангельска, аднаго і разыходзяцца.

Адказны за пабудову калон дэманстрацыі — тав. ДЭРМАН (тэл. № 23-241).

Адказны кіраўнік дэманстрацыі — тав. СЕРЫКА (тэл. №№ 23-238, 23-788).

УВАГА!

1) Уваход на Вакальскую плошчу да 11 г. 30 мін. па асобных прапухах.

2) Члены ЦК КП(б)Б, ЦВК, СНК, бюро гаркома КП(б)Б, прэзідыумаў горсовета і райвыканкома, прэзідыума ЦСНС, бюро ЦК і ГЛК ЛКСМБ, улаўнаважаныя КІП і КСК і дэлегацыі саюзных рэспублік, краў і абласцей СССР, гарадоў і раёнаў БССР праходзяць па сваіх мандатах на пляц імя Леніна ля Дома Урада к 11 гадзінам 30 мін. Пасля гэтага часу ўваход на пляц імя Леніна спыняецца.

3. Праезд аўтамабіляў у раёне руху дэманстрацыі — па асобных прапухах.

4. Медпункты знаходзяцца: 1) на вакзале; 2) на скверы да Савецкага рынку № 1, 3) на дварэ Універсітэцкага гарадка, 4) на пляц імя Леніна ля правага крыла Дома Урада.

11-га ЛІПЕНЯ (вечарам)

Пачынаючы з 6 гадзін вечара па ўсёй плошчы, садах, скверах, вуліцах арганізуюцца халестыўнае служанне работ юбілейнай сесі ЦВК,

прысвечанай ўручэнню ордэна Леніна.

1. У 10 гадзін вечара — поштова-канна-спартыўныя асабрыішты Маршрут шэсціна — вул. К. Маркса, Ленінградская, Савецкая, пляц 3 м.

2. У садзе «Профінтэр» з 6-ці гадзін вечара народнае гуляне.

3. У цырку, з 9 гадзін вечара прадстаўленне.

4. У летнім театры саду «Профінтэр» у 8 гадзін 30 мінут — пастаноўка украінскага тэатра.

5. У Вакальскім садзе з 8 гадзін 30 мінут вечара — поштова-канна-спартыўныя асабрыішты.

12 ЛІПЕНЯ

1. У садзе «Профінтэр» з 11 гадзін дня да 8 г. веч. — народнае свята.

2. З 10-ці гадзін раніцы ў 9-ці мінуты — агульна-гарадская дэманстрацыя працоўных.

3. На іпадроме ў 8 гадзін веч. — канна-спартыўныя асабрыішты чырвонаармейскай мастацкай дэманстрацыі.

4. З 8 гадзін вечара ў садзе «Профінтэр» — народнае гуляне. На адкрытай вострадзе саду — тэрапеўтычныя канцэрты.

5. На стадыёне «Дынама» з 8 гадзін веч. — фізкультурныя і борнішты.

6. Цырк, з 9 гадзін вечара — прадстаўленне.

7. Белдзяржтэатр, з 8 гадзін мінут — пастаноўка ВДТ-2.

8. Летні тэатр саду «Профінтэр» з 8 гадзін 30 мінут веч. — пастаноўка украінскага тэатра.

УВАГА! 1) 11-га і 12-га ліпеня блокатныя кіно-сеансы з 14-ці гадзін дня да 2-х гадзін ночы ў тэатрах «Чырвоная зорка» і «Летарый».

2) 11-га і 12-га ліпеня ўзростныя кіно-сеансы на вуліцах у наступных пунктах: а) Пляц «25-га Окцябры» б) Тучынка (ля цагельных заводаў) в) Грушаўскі лясняк; г) імя «Комінтэрн».

3) Вілеты для працоўных і студэнтаў на выхад у парк, кіно, Дынама, іпадром і на 11-га і 12-га ліпеня выданы старшынствам ФЭМК у гарадской сесі па правядзенню свята (горнажыўскага гарадка, 4) на пляц імя Леніна ля правага крыла Дома Урада.

Менскі гарадской на па правядзенню свята 15-годдзя вызвалення Беларусі ад белапаліаў і ўручэння БССР ордэна Леніна.

Праграма палітмасавых мерапрыемстваў, праводзімых 10, 11, 12 ліпеня г.г.Менскай гарадскай камісіяй па святкаванню 15-годдзя вызвалення Беларусі ад белапаліаў і дня ўручэння БССР ордэна Леніна

10-га ЛІПЕНЯ.

1. У 7 г. вечара з артмастацкіх брыгад з аркестрамі па 10 машынаў раз'язджаюць па аграінах горада і апалячваюць аб пачатку свята.
- Антракты адбываюцца на наступных пунктах: Пасажы «Комінтэрн», Грушаўскі лясняк, цагельны завод Тучынка.

украінскага тэатра «Ой не ходи Гринька, та на вечарыны».

б) Белдзяржтэатр, з 8 г. 30 мін. вечара — пастаноўка ВДТ-2 «Чудесный слух».

Вечарам на скверы і пляцы аркестры ў наступных месцах:

- 1) Сквер на пляцы Воі.
- 2) Сквер на Савецкай.
- 3) Сквер на Сявядлоўскай.

На іпадроме, у 8 г. вечара — канна-спартыўныя асабрыішты і чырвонаармейскае асабрыішце.

(Адк. т. ЮНГ).

12-га ліпеня з 8 г. вечара ў садзе «Профінтэр» — народнае гуляне.

На адкрытай вострадзе саду — інтэрнацыянальны канцэрт. (Адк. тт. ЛЯШЧЫНСКИ і ТУРАКІ)

Летні тэатр саду «Профінтэр» з 8 г. 30 мін. веч. — пастаноўка украінскага тэатра «Ой не ходи Гринька, та на вечарыны».

Аэрадром, у 12 г. дня — канцэрт ударнікаў і акажытых людзей з малых. Прыжыкі парашуцістаў. (Адк. т. КЛІМАВ)

навосяпаў падзімнічнем на 300 тон больш, чым англійскія міна-носцы, і, паміра таго, цераваж-важыць іх сваім уабраснем.

машына праграма парушае ітас-ныя абмешкаванні версальскага за-гавору.

кампаній. Работы, у прыватнас-ці, выступаюць супроць падатку ў 50 пфенігаў, які бярэцца на пабу-лову ваенных самалётаў.

Праграма адлітмасавых мерапрыемстваў, правядзёных 10, 11, 12 ліпеня ў гарадзкім кінатэатры імя Леніна ў Мінску

камісіяй па святкаванні 15-годдзя вызвалення Беларусі ад беларускай і дня ўручэння БССР ордэна Леніна

Рэкордны выпуск савецкіх спецыялістаў

МАСКВА, 9 ліпеня. (БЕЛТА). У 1935 годзе выйшлі школы і тэхнікумы краіны Савецкага вы-пуску 200 тысяч дыпламаваных спецыялістаў, якіх магучым іт-токам удзяваюцца ў савецкую пра-мысловасць, сельскую гаспадарку, навукова-даследчыя інстытуты, школы, палцы культуры.

Выпуск сёлетняга года — вы-пуск рэкордны за ўвесь час існа-вання вышэйшых навучальных у-станоў і тэхнікумаў ССР.

24 тысячы новых інжынераў і 16.500 тэхнікаў атрымлівае ў бя-гучым годзе адна толькі цяжкай прамысловасці.

74 сельскагаспадарчых ВНУ да-юць краіне ў 1935 годзе 7.500 інжынераў спецыялістычных па-бў. Савецкі транспарт атрымлівае 4.500 высокакваліфікаваных ін-жынераў. Лясная прамысловасць — 1.320 камандзіраў лесаэкспла-атацы і механікаў апрацоўкі дрэва. Сярэднія школы (толькі па РСФСР) — 4.700 педагогаў з вы-шэйшай асветай. На ахову народ-нага здароўя ўступае магучым ат-

рад новых спецыялістаў медыцы-ны ў 5.380 чалавек. Гэта толькі па РСФСР.

Навукавыя ўстановы ССР узмацняюць рыхтуюцца да новага навучальнага года. Азяначыцца выключна вялікая праца моладзі ў ВТНУ і медыцынскія ВНУ. Аса-ліва вялікая сярод моладзі праца ў авіяцыйных навучальных устано-вах.

У інстытуты і тэхнікумы Нар-нампіжпрама будзе прынята ў гэ-тым годзе 56 тыс. чалавек — азначна больш, чым у мінулым го-дзе.

На першы курс 32 інстыту-таў Нарнампіжпрама аховы здароўя РСФСР будзе залічана 16 тыс. ча-лазек. 14 тыс. новых студэнтаў прымаюць сельскагаспадарчыя ВНУ, 15.900 чалавек — дзяржаў-ныя універсітэты і педагагічныя інстытуты РСФСР. 4.500 тріс-партыя ВНУ і т. д. На намеча-наму плане набор сёлетняга года таксама з азіпца рэкордным за ўвесь час існавання ССР.

Юбілейная сесія Беларускай Акадэміі навук

Учора ў Доме камуністычнай асветы адбылася юбілейная сесія Беларускай Акадэміі навук, пры-свечаная 15-годдзю вызвалення БССР ад беларускай і ўручэнню рэспубліцы ордэна Леніна.

На сесію сабраліся вучоныя, прадстаўнікі навукова-даследчых устаноў і інстытутаў, студэнты, удзельнікі меншых фабрык і заводаў і надышлі гомельскага чыгу-начнага вузла.

Прэзідэнт Акадэміі акадэмік П. О. Горны ў сваім устунным слове прыміі фактамі і лчбамі пра-дэманстраваў велізарны размах і росквіт сацыялістычнай навукі і культуры ў БССР за пятнаццаць гадоў. У 1921 г. у Беларусі на-лічвалася ўсяго 78 навуковых ра-ботнікаў, цяпер 1.652. Тыраж на-вуковых кніг Акадэміі ўзрос з 14.000 экзэмпляраў у 1930 г. да 236.000 у гэтым годзе. Белару-ская Акадэмія навук зараз працуе над праблемамі Вялікага Дняпра, Прапойскага хіміка-энергетычнага камбіната, над стварэннем істо-Галадзяду і Чарноўцу.

чы Беларусі, гісторыі беларускай літаратуры і т. д.

Штуннымі авацыямі была па-рыта заява гав. Горны: «У гэты радасны дзень, калі ордэнаваная БССР падвожыць вышні буйней-шых перамог, дасягнутых у ба-рацьбе з класавым ворагам пад кі-раўніцтвам партыі, першае слова вынікае камату настаўніку і лч-шаму другу вучоных — Іосіфу Ві-серыйнавічу Сталіну.

Акадэмік Вальфсан рапартаваў сесіі аб рабоце рэдакцыі Белару-скай савецкай энцыклапедыі, праф. Казлоў — аб дзейнасці хімічнага ін-стытута, праф. Мельнік — аб рабо-це батанічнага саду і тав. Фрыш-ман — ад камісіі па вывучэнню За-ходняй Беларусі.

Акадэмік Шчыракоў выступіў з дакладам на тэму «Барцьба за вызваленне Савецкай Беларусі ў 1919-20 гг.».

Сесія паслала прынятавыя та-лэграфны таварышчу Сталіну, тт. Молатаву, Каляніну, Гілаю, Камінінату, над стварэннем істо-Галадзяду і Чарноўцу.

ПАПРАУКІ

У заклале тав. Чубара, змешча-ным у «Вісці» 24 186 на 9 ліпеня, па ліне БЕЛТА дапушчаны наступ-ныя недакладнасці: у трэцім абзацы ад пачатку, 12-м радку замест «150 млн. чалавек» паводзіць «170 млн. чалавек»; у другой абзацы, 4 аб-зацы, 16 радку замест «у мінулым годзе» паводзіць «у мінулым годзе».

ГРАНДЫЁЗНЫ КАРНАВАЛ У МАСКВЕ

МАСКВА, 9 ліпеня. (БЕЛТА). 8 ліпеня ў Цэнтральным парку культуры і адпачынку імя М. Гор-кага адбыўся грандыёзны карна-вал, які сабраў велізарную коль-касць удзельнікаў і глядачоў. Гу-ляніне ў асях парка цягнулася да позняй ночы.

Гандаль у святочныя дні

Гандлюючыя арганізацыі Мен-ска арганізуюць 350 ларкоў і 6 пе-рыскаваных ларкоў на грузавых ма-шынах для абслугоўвання дэман-страцыі, масовай гулянін. Ларкі адкрытыя на ўсіх парках, на стадыёнах, на іпадроме, у Сянян-цы, Апрача таго, бутербродам, пі-рожковым, папіросамі будуць гандля-ваць 128 разнастчыкаў. Загатаўляец-ца 8 тон марожанага, 450 тысяч лі-траў піва, квасу, сцра і газаванай вады; 100.000 бутербродаў, пончыкаў і піражкоў; 50.000 пірожных.

З утварэння дзя прамотавар-ны магазіны падоўжылі час ган-ля да 3 гадзін ночы. Харчовыя ма-газіны працуюць абія да 12 гадзін ночы, а магазіны «Гастранома», «Ва-калей» і Веліжбыта — да 2 гадзін ночы.

11 ліпеня прамотаварны магазіны не будуць працаваць, а харчовыя магазіны, кандыперскія, лары і пі-рожкі гандлююць у звычайным парад-ку.

Рэстараны і кафе таманлікі за-воу росных прадуктаў. Рэстараны, чайныя, агульнадаступныя стало-выя прадаваць сваю работу 10, 11 і 12 ліпеня да 2 гадзін ночы.

Рынкі абія адкрыты да 3 га-дзін вечара.

Адказны рэдактар Н. СТЭРНИ.

10-га ЛІПЕНЯ.

1. У 7 г. вечара 5 атамасправіх брыгад і аркестраў па 10 машы-нах разнастчыц па акраінах го-рада і азнаначыць аб пачатку свята.

Амібрытады абслугоўваюць на-ступныя пункты:

Пасёлак «Комінтэрн», Грушаўскі пас., пачаткам завод Тучына, пляч 25 Окцябра, рог Даўгаброд-кай і Верасіевскай вул., таварная станцыя, пляч Волі, раён Койла-наўскага тракта, раён Татарскай вул. — калі дымшвай фабрыкі.

(Ал. тт. КАЗЛОУСКІ, ГОЛЬМ-ШТОК і ГОЛЬДШТЭЙН).

2. З 7 да 12 г. вечара граюць арыстры ў наступных пунктах: сад «Профінтэр», сквер на плячы Волі, сквер на Савельеўскай вул., сквер на Савельеўскай вул., Ленінская вул.

(Ал. т. ЭПШТЭЙН).

11-га ЛІПЕНЯ.

1. К 8-мі гадзінам раніцы па ўсіх арганізацыйных гарада збор і пастраенне калон для сустрэчы членаў урада і дэманстрацыі.

К 10-мі гадзінам калоны выстра-ваюцца па мясцах, указаных у плане дэманстрацыі.

(Ал. т. ДЭРМАН).

2. У 12 г. дня на плячы імя Ле-ніна, ля Дома Урада, адбудзецца агульнагарадская дэманстрацыя працоўных.

(Ал. т. Кіраўнік дэманстрацыі т. СЕРЫКАУ).

3. У 4 г. дня ў польскім театры настапоўка театру юнага глядача для дзяцей.

4. У 10 г. — комсомольска-мала-дзёжнае факельнае шэсце. У ча-ас шэсця — фейерверк, лютучы, танцы.

Маршрут шэсця: вул. К. Мар-са, Ленінградская, Савецкая, пляч Волі.

5. Пасля факельнага шэсця арг-нізацыя масавых танцаў ў на-ступных пунктах:

а) Сад «Профінтэр» (вельтрэк), б) пляч імя Леніна, ля Дома Ура-да, в) Ленінская вул. На плячы Волі — фейерверк.

(Ал. тт. ГАЛКОУСКІ і КАРДАШЭНКА).

6. Вечарам 11-га ліпеня ў садзе «Профінтэр» з 8 г. вечара — народ-нае гуляніне.

Праграма: а) адкрытая эстрада — інтэрнацыянальным канцэрт. Прагра-ма канцэрта:

1) Зводны хор: акасамбі — бела-руска, лўрэйскі, польскі, македа-нскі, мустанікум, мустанікум, курт-кі самодзейнасці.

2) Сімфанічны арыстр (зводны).

3) Сольныя нумары.

4) Канцэртнае выступленне ура-інскага театра.

5) Канцэртнае выступленне ВДТ-3, арыстры і танцы.

6) Перад 3 г. вечара — ірад-стаўленне.

Ужываюцца театры «Ой не ходи Гринька, ты на заводный».

7. Вечарам 11-га ліпеня ў садзе «Профінтэр» з 8 г. вечара — народ-нае гуляніне.

Праграма: а) адкрытая эстрада — інтэрнацыянальным канцэрт.

1) Сквер на плячы Волі.

2) Сквер на Савельеўскай.

3) Сквер на Савельеўскай.

4) Парк культуры і адпачынку.

5) Ленінская вуліца.

12-га ЛІПЕНЯ.

1. У садзе «Профінтэр» з 12 г. дня да 6 г. вечара дзіцячае свята.

Праграма: 1) з 12 да 1 гадзіны дня на трох пляцоўках — масавыя ігры, танцы і сцены.

(Ал. тт. ТУРЭЦІ, ПАТЭНТ і НАХІМОВІЧ).

2. З 1 гадзіны да 2 г. дня фіз-культуры дзіцячы выступленні на вельтрэку.

Ал. тт. ГРЫШПАН і РОЛЬБІН.

3. З 1 г. 30 м. да 3 г. дня на ад-крытай эстрадзе — выступленні юных лаванінаў.

(Ал. тт. ВОЙЦЫК і МАЛІНА).

4. З 3 да 5 гадзін дня — прадстаў-ленне ў цырку.

(Ал. тт. ГОЛЬМШТОК і ФРУМКІН).

5. З 3 г. 30 мін. да 4 г. 30 мін. дня — настапоўка театру юнага гля-дача ў летнім театры саду.

(Ал. тт. ЛЯШЧЫНСКІ і ЛЕВІН).

6. З 3 да 5 г. дня на адкрытай эстрадзе — выступленне кукельнага театра.

(Ал. тт. ШАХІВЕЦ і АБЕЛЬСКАЯ).

7. З 3 да 3 г. дня на вельтрэку — масавыя дзіцячыя катанні на пе-дальных аўтамабілях.

(Ал. тт. ЗІЛЬБЕРМАН і ХАІМОВІЧ).

На працягу ўсяго дня ў садзе атракцыям: вертыкальнае колі, ларусель, вярчальныя коні, на-стоўныя ігры, фігуры іт.

(Ал. тт. МАЗО, ГОЛЬМШТОК, ЛЮТАРЭВІЧ і ГУР'ЯН).

У садзе граюць два духавыя ар-кестры.

Адпачынае са ўсё дзіцячае свята тт. АНЦІПЕНКА, КУЗНЯЦОВА і ТУРЭЦІ.

На іпадроме, у 5 г. вечара — канна-спартыўныя спаборніцтвы і чырвонаармейская самодзейнасць.

(Ал. т. ЮНГ).

12-га ліпеня з 8 г. вечара ў садзе «Профінтэр» — народнае гуляніне.

На адкрытай эстрадзе саду — ін-тэрнацыянальным канцэрт.

(Ал. тт. ЛЯШЧЫНСКІ і ТУРЭЦІ).

На стадыёне «Дынамо» у 6 гадзін вечара — фізкультурыныя выступ-ленні.

Праграма: 1) Парад удзельнікаў сустрэчы трох гарадоў і ордэнаў на-містачыны выступленні.

2) Выступленні зводнай дзіцячай групы (вольны рух і піраміды з 300 чал.).

3) Забег на 100 метраў для юна-коў, дзюджат, мужчыні і жанчын.

4) Гімнастычнае выступленне зводнай групы ГПА «Дынамо» — 400 чал.

5) Вар'еры бет.

6) Масавыя выступленні зводнай групы вытворчых калектываў (вольны рух і піраміды — 400 чал.).

7) Забегі на 5000 метраў для мужчын.

8) Выступленне тэхнікума фіз-культуры — 250 чал.

9) Футбол — першы тайм.

10) Шведскія эстафеты для жан-чын і мужчын.

11) Футбол — другі тайм.

12) У час футбольнага штурханне ядра для мужчын і жанчын і прыжкі.

(Ал. т. САКОЛЬЧЫН).

На скверах Савецкай і Савельеў-скай вуліц, плячы Волі і Ленінскай — арыстры.

Цырк, з 9 гадзін вечара — ірад-стаўленне.

Будзяржэатр, з 8 г. 30 мін. ве-чара — бясплатная настапоўка ВДТ-2 «Чудесный слез».

Летні театр саду «Профінтэр» з 8 г. 30 мін. веч. — паста-наўскі канцэрт.

Ужываюцца театры «Ой не ходи Гринька, ты на заводный».

Аэрадром, у 12 г. дня — ірад-стаўленне і змешчаны лодкай і малітах. Прыжкі парашутыстаў.

(Ал. т. КЛІМАУ).

Пара культуры і адпачынку з 2 г. дня — прыжкі парашутыстаў самалётаў.

УВАГА: 1) 11 і 12 ліпеня п'ятыя кілосаваны з 2 г. да 2 г. ночы ў кінатэатрах «Чыр-воны» і «Пролетарый».

2. 11 і 12 ліпеня, увечары — кілосаваны на вуліцах, у пасту пунктах:

а) Пляч «25 Окцябра».

б) Тучына ля цаг. завода.

в) Грушаўскі пасёлак.

г) Пас. «Комінтэрн».

Дэманструюцца наступныя кі-ны: «Лёная быль», «Враг у по-та», «Чалавек», «У агні жон-на».

(Адказны т. МАРГОНІ).

3. Вілётны для разамораван-ня род працоўных дзя ўваходу атры, кіно, на стадыёне «Ды-намо» і цырк на 11 і 12 лі-пеня выдаюцца старыняны ФЭМІ — радыёкай каміці па святле (горсовет, пак. 32) 9 ліпеня з 9 г. вечара і 10 ліпеня з 9 г. дня.

4. Уваход у сад «Профінтэр» 11 і 12 ліпеня — бясплатны.

Менская гарадская камісія святкавання 15-годдзя вы-валення Беларусі ад беларускай ўручэння БССР ордэна Леніна.

СЁННЯ ў 7 гадзін вечара ў летнім театры саду «Профінтэр» з 8 г. вечара

УРАЧЫСТАЕ ПАСЯДЖЭННЕ ПЛЕНУ

Менскага Гарадскога Совета Рабочых Сялянскіх і Чырвонаармейскіх дэпутатаў

сумесна з партыйнымі, прафесіянальнымі і грамадскімі арганізацыямі г. Менска,

прысвечанае XV гадавіне вызвалення Беларусі ад беларускай і ўручэнню БССР ордэна Леніна

«На гледам на сваіх мандах уваходзяць члены і нады-даты горсовета, члены ЦК КП(б)Б, члены ЦВК і СНК, улад-важаныя РКП і КСК, члены бюро гаркома КП(б)Б, члены ЦК і ЦК ЛКСМБ, члены прэзідыума ЦСПСВ.

Пасля ўрачыстага пасяджэння адбудзецца мастац-частва.

Білеты атрымліваць у горсавеце (пак. № 32) сёння 11 ліпеня з 10 да 4 гадзін дня.

ПРЭЗІДЫУМ ГОРСОВЕТА